

ПАСКОРЫЦЬ ПРАЦЭС

2 красавіка — Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі

Паводле апошніх сацыялагічных апытанняў, 75 працэнтаў беларусаў пазітыўна ставяцца да будаўніцтва Саюзнай дзяржавы. Пры гэтым апытаньня бачаць неабходнасць у стварэнні такіх узмоўленасцяў, якія існуюць у межах Еўрапейскага саюза, з захаваннем незалежнасці і суверэнітэту сваёй краіны.

Саюзнай дзяржаве, дарчы, — 12 гадоў. Гэта німаля з пункту гледжання канкрэтнага чалавечага жыцця, але не так і шмат для адчувальных змен у жыцці двух народаў. Спраўды, інтэграцыйныя працэсы развіваюцца досыць актыўна, заўважае намеснік дзяржаўнага сакратара — член Пастаяннага камітэта Саюзнай дзяржавы Васіль ХРОЛІ, і дадае: але маглі б развівацца яшчэ больш актыўна. Дастанова кажаць, што ў агульнай структуры ўсё яшчэ няма Канстытуцыйнага акта. Не гаворачы ўжо аб шэрагу неабходных пагадненняў у галіне эканомікі.

Ціпер нарматыўна-прававая база рэгулюе пытанні расійска-беларускага гандлю з дапамогай больш як 50 дубубаконых дагавораў, пагад-

Саюзная дзяржава

пер на статус саюзных праграм пра-тэндэце некалькі дзесяцігаў праектаў, сярод якіх распрацоўкі ў авіяцыйнай, ракетна-касімічнай, станкабуду-найнай, біятэхналагічнай, медыцынскай і хімічнай галінах, сельскагаспадар-чым машынабудаванні і праграмным забеспячэнні.

Стварэнне адзінай мыйтай прасто-ры — прыярытэты накірунак у рабо-це Саюзнай дзяржавы. На працягу не-калькіх гадоў даспяхова супрацоў-наюць мытнае ведамства Беларусі і Расіі ў межах галіновага органа Са-юзнай дзяржавы — Мытнага камітэ-та. У 2007 годзе завершана рэаліза-цыя Праграмы перащарпавага раз-віцця мытнай інфраструктуры пагра-нічных пунктаў мытнага афармлення (пунктаў пропуску) на тэрыторыі Рэ-спублікі Беларусь — пабудавана і зда-дана ў востанне пункту. Прапусковая здольнасць павялічылася амаль на 20 тысяч аўтамабіляў у суткі.

У сацыяльнай галіне дакументаль-на ўрэгуляваны пытанні абавязкова-га сацыяльнага страхавання ад ня-шчасных выпадкаў на вытворчасці, прафесійных захворванняў асобаў, якія працываюць на тэрыторыях Бе-ларусі і Расіі, і з'яўляюцца іх грама-дзянамі. А таксама членаў сем'яў гэ-тай асобаў па прадстаўленні ім пен-сій, дапамог па часовай непраца-здольнасці і мацярынстве, беспра-цоўжы, дапамог у з'яўдзены ў выпадку працоўнай траўмы або прафесійна-га захворвання. Укаранісу прышчы прапарыяцыйнай адказнасці дзяр-жавы ў выкарыстоўваць яго пры лярчэнні за-паленых захворванняў чалавека і а-налігальных хвароб. Праграма «Рас-працоўка базавых элементаў тэхна-логіяў стварэння і прымянення арбі-таральных сродкаў шматфункцыяна-льнай касмічнай сістэмы» дазволі-ць стварыць эксперыментальны ўзр-мікраспадарожніка новага пакален-ня з тэрмінам актыўнага існавання да 10 гадоў. Галоўная мэта навукава-тэхнічнай праграмы «СКІФ-ГРБД» — аптымізацыя сур'ямат'ітарных канфігурацый сямейства «СКІФ», арыентаваных на пабудову Грыд-кам'ітарных сетак. Таксама база па-спрыяе росту эканамічнай і абарон-чага патэнцыялу Расіі і Беларусі... Ця-

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ

Полное наименование: **ОАО «МИНСКИЙ ЗАВОД ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»**

Адрес: 220073, г. Минск, ул. Тимирязева, 29, тел. 203-12-25, 203-28-38, факс 203-14-80

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2008 г.

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного года
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	41933	45259
Нематериальные активы	120	8	6
Вложения во внеоборотные активы	140	583	128
Прочие внеоборотные активы	150	—	—
ИТОГО по разделу I	190	42524	45393
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы и затраты	210	23433	24389
Налоги по приобретенным активам	220	3118	2562
Дебиторская задолженность	230	2936	3312
Расчеты с учредителями	240	—	—
Денежные средства	250	374	163
Финансовые вложения	260	139	139
Прочие оборотные активы	270	2303	3412
ИТОГО по разделу II	290	32303	33977
БАЛАНС	300	74827	79370
ПАССИВ			
Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный фонд	410	2109	2109
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей)	411	—	—
Резервный фонд	420	93	93
Добавочный фонд	430	31238	34825
Прибыль (убыток) отчетного периода	440	—	—
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	450	369	-4452
Целевое финансирование	460	53	—
ИТОГО по разделу III	490	33862	32575
IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	—	—
Краткосрочные кредиты и займы	520	16159	19561
Кредиторская задолженность	530	22461	23791
Задолженность перед учредителями	540	41	31
Резервы предстоящих расходов	550	1	—
Прочие виды обязательств	560	2303	3412
ИТОГО по разделу IV	590	40965	46795
БАЛАНС	600	74827	79370

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг	010	93775	91804
Налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг	011	9327	8085
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку)	020	83719	67382
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг	030	85838	80572
Управленческие расходы	040	—	—
Расходы на реализацию (Прибыль (убыток) от реализации (020-030-040-050))	060	-1390	3147
II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
Операционные доходы	070	35328	30615
Налоги и сборы, включаемые в операционные доходы	071	32	84
Операционные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых в операционные доходы)	080	35296	30531
Операционные расходы	090	35171	30419
Прибыль (убыток) от совместной деятельности	100	—	—
Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов	120	125	112
III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
Внеоперационные доходы	130	971	762
Налоги и сборы, включаемые во внеоперационные доходы	131	—	—
Внеоперационные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых во внеоперационные доходы)	140	971	762
Внеоперационные расходы	150	3915	3081
Прибыль (убыток) от внеоперационных доходов и расходов (140-150)	160	-2944	-2319
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (060+120+160)	200	-4209	940
Налоги, сборы и платежи из прибыли	210	612	940
Прочие расходы и платежи из прибыли	220	—	—
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (200-210-220)	240	-4821	—

Данные отчетности подтверждены ООО «Белросаудит» (лицензия № 022000/0061688 от 26.02.2004 г.

Информация о дивидендах и акциях, количестве акционеров, задолженности по состоянию на 1 января 2008 г.

Показатель	Ед. измерения	С начала года	За аналогичный период прошлого года
Колличество акционеров, всего в том числе: юридических лиц физических лиц	лиц	2835	2830
	лиц	4	4
	лиц	2831	2826
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде	млн. руб.	0	41
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги)	руб.	0	118
Обеспеченность акциями иными ценными бумагами	тыс. руб.	92,7	96,0
Колличество акций, находящихся на балансе Общества	штук	0	0
Пропорциональная дебиторская задолженность на балансе Общества	млн. руб.	166	60
Пропорциональная кредиторская задолженность	млн. руб.	1485	633
Среднесписочная численность работающих	человек	1650	1635

Основные виды продукции, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации — производство радиаторов отопительных чугунных.

Директор	И.Е. Омельченко
Главный бухгалтер	А.С. Карпович
	УНП 100080604

Абзац

■ **Грамадзянін Белгіі і грамадзянка Іспаніі выпадкова трапілі ў Беларусь, ажыццяўлячы прагулку па польскай частцы Беларэвскай пушчы. Іх затрымалі брэсцкія памежнікі ўвечары 31 сакавіка за 10 метраў ад мяжы. Гора-турыстаў перадалі польскаму боку.**

■ У цэнтры Віцебска ўпершыню можна пачуць вясновае спевы чыжоў, зяблікаў і шчыглю. Такую незвычайную для гарадскіх жыхароў магчымасць прадстаўляе Віцебскі запарк. Дзякуючы энтузіястам-архітэктарам у цэнтры амаль 330-тысячнага Віцебска адчыніўся ваальер са спеўнымі птушкамі Беларусі. Упершыню запарк, паводле слоў яго дырэктара Аляксея Андрэйківа, вырашаў папоўніць сваю калекцыю не заморскімі прадстаўнікамі фаўны, а звычайнымі, але, на жаль, малалюднымі грамадзянам птушкамі.

■ **Супрацоўнікі праваахоўных органаў Брэсцкай вобласці сумесна з памежнікамі на адным з прыватных падворкаў у Кобрынскім раёне выявілі партыю кантрабандных сяджанцаў пладоўых і дэкарэтыўных раслін коштам больш за Вг200 млн. Пенсінерны, гаспадары сядзібы, нічога растлумачыць не маглі, скажаўшы, што сяджанцы выгрудзілі ногачу незнаёмыя. Выдзечка праверка. Работнікі праваахоўных органаў падкрэсліваюць, што такой буйной партыі кантрабандных раслін у вобласці даўно не было. Ужо налічылі больш за 4,5 тэс. сяджанцаў пладоўых дрэў, 1,5 тэс. ружаў, 500 кустоў і 200 туй.**

■ Дырэктар паддарацця ў крадзяжы ў свайго ж падпрямства ў Гродне прадукцыі на суму больш за Вг1 млрд. Паводле звестак галоўнага ўпраўлення па барацьбе з карупцыяй і эканамічнымі злачымствамі крымінальнай міліцыі МУС Беларусі, кіраўнік падпрямства па гадоўлі нору і апрацоўцы футра ў 2004—2007 гадах, злыўжываючы службовымі паўнамоцтвамі, здзейсніў крадзёж шукрак норкі. Футра рэалізуюваў за нялёгкія разлікі і грошы прывоўваю, а волдук прадукцыі афармляў фіктыўнымі дакументамі на неіснуючы расійскія падпрямствы. Падзроны арыштаваны, праводзіцца расследаванне.

■ **Трое іспанскіх імігрантаў, якія ажыццявілі рабаванне ў амерыканскім штате Пенсільванія, атрымалі за сваё злычынства незвычайнае пакаранне — заняці англійскай мовай, які ў выпадку паспяховага авалодання новай замежнай ім знаходзяцца ў турме. Па словах суддзі, такі прысуд неўпэўнаму трыён ён вынес для таго, каб дапамагчы. Калі на працягу года іспанцы будуць старанна вывучаць мову і здасудуць адвадвены тэст, ім будзе прапанавана прыстойная праца, дзякуючы якой у іх не будзе неабходнасці здабываць сродкі незаконным шляхам.**

■ Галоўны кардыёлаг Масквы Давід Іаселіні адзначае, што сардэчна-сасудзістыя захворванні ў Расіі «маладзёжцы», інфаркты здараюцца нават у 25—27 гадоў, а ў 40 — сталі практычна нормай. І галоўнай прычынай прафасар лічыць атэрасклероз. Для яго папярэджання галоўны кардыёлаг Масквы парамажэндаваў прыём на працягу дня 50 грамаў гарэлкі ці каньяку, падкрэсліўшы, што алкаголь прыняе развіццё атэрасклерозу. Аднак карыстацца гэтым сродкам можна толькі ў малых дозах! Безумоўна, літр гарэлкі затармозіць развіццё атэрасклерозу, але пры гэтым так дасць па мазгах і па пачынох, што прынясе намнога больш шкоды, чым карысці, скажаў ён.

Поўны абзац

■ Пешкарэсавікі жарт журналістаў абласной газеты «Віцебскі рабочы» выклікаў ахвітаж сярбод віцебскіх нявест. Як расказвала галоўны рэдактар газеты Алена Бегунова, у пешкарэсавіцкіх нумары газеты выйшаў артыкул «Історыя каханя аднаго шхіба, або на Віцебшчыне ў пошукх жанчы-прыжэніў». У ім расказваецца аб тым, як на фестывалі «Славянскі базар у Віцебску» Шарыф шэйх Ахмед з Джахара, які інкогна-ці прыбыў у Віцебск па запрашэнні сяброў, пазнаёміўся з прастай дзяўчынай з Бешанковіцкага раёна і кахаўся ў ён. Ён дарыў багатыя падарункі, клікаў з сабой, аднак каханка адмовілася ад з'яджання і выйшла замуж за іншага. Сябета ён вырашыў зноў прыхаць на фестываль і нарэшце знайсці сваё жонку, абавязкова з Віцебска. Матэрыял упрыгожваў і здымак прымнага чорнавалосага маладога чалавека на фоне Летняга ампіфэатра. І ўжо да абеду на рэдакцыю абрушыўся шквал званкоў ад дзячат, якіх жадаюць пазнаёміцца з зайдзённым жанком. Званкі нават патэнцыяльных шчыцы, якія марылі пра багатага зяця. Прэзэнткі птытался аб тым, хто яму больш падабаецца — бландзіні або брутнікі, колкі яму гадоў, калі ён прыездзе, дзе паселіцца і ці трэба для яго станаўчае усходні танец. І гэта няглядзела на тое, што газетчыкі прадбачыла нагадлі сваім чытачам аб тым, што 1 красавіка не варта верць усаму, што надрукавана.

Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

Яшчэ адна «кнопка»

У Мінску і Маскве будзе прадстаўлены новы тэлевізійны канал — ТРА. Працаваць у тэставым рэжыме Тэлерадыёнальная арганізацыя Саюзнай дзяржавы пачала яшчэ летась, у верасні, крыху пазней будзе адкрыта прадстаўніцтва канала ў Беларусі. Але афіцыйную прэзэнтцыю ТРА неўпадкова прымеркавалі менавіта да 2 красавіка — Дня яднання народаў Беларусі і Расіі.

Паводле слоў старшыні ТРА Саюза Ігара Угольнікава, менавіта з 2 красавіка пачынае дзейнічаць ліцэнзія на права вышчання (з уласнай частатой і «кнопкай») ў Расіі, з аналагічнай прапановай кампанія звярнулася ў Міністэрства інфармацыі Беларусі. Таксама з красавіка ў эфіры тэлеканала з'явіцца ўласныя штотдзёжныя навіны — 4—5 выпуску працягласцю ў 5—6 хвілін, а ў выхадныя — агляд падзей за тыдзень, працягласцю 26 хвілін. Акрамя таго, на ТРА выходзяць тэлеанасы «Саюз», прэкт «Масква—Мінск», агляд саюзных СМІ «Саюздрук», эканамічныя аналітычны праект «Саюз-эканоміка», транслююцца лепшыя карціны вытворчасці айчынных кінастудыі і г.д. Плянучца, што вышчэнне ў жўтнім часе стане кругласутачным. У чэрвені ТРА мяркуюцца ўключыць у адзін са з'яўляюцца пакет каналаў, што прымоцава на тэрыторыі Расіі. Паводле слоў Ігара Угольнікава, ТРА — гэта практычна «ГРТ наадварот»: тэлебачанне дзеля грамадскасці, а не дзеля рэйтынгаў.

Вікторыя ЗАХАРАВА.

РАШЭННЕ КАНСТЫТУЦЫЙНАГА СУДА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Аб стане канстытуцыйнай законнасці ў Рэспубліцы Беларусь у 2007 годзе

Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь у складзе старшынстваючага — Старшыні Канстытуцыйнага Суда Міхашэвіча П.П., намесніка Старшыні Марыньска А.У., суддзяў Бойка Т.С., Данілюка С.Я., Ізоткі У.П., Козыравай Л.Р., Падгурны В.В., Рабцова Л.М., Цікавені А.Г., Чыгрынова С.П., Шукліна В.З., разгледзеўшы пытанне аб стане канстытуцыйнай законнасці ў Рэспубліцы Беларусь, кіруючыся артыкулам 24 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб судадудаванні і статусе суддзяў, артыкулам 44 Закона «Аб Канстытуцыйным Судзе Рэспублікі Беларусь» і артыкулам 80 Рэгламенту Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь,

ВЫРАШЫЎ:
1. Прыняць Пасланне Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь
Прэзідэнту Рэспублікі Беларусь
Палаце прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь

публікі Беларусь Прэзідэнту і палатам Парламента Рэспублікі Беларусь «Аб стане канстытуцыйнай законнасці ў Рэспубліцы Беларусь у 2007 годзе» (тэкст дадаецца).
2. Апублікаваць Пасланне «Аб стане канстытуцыйнай законнасці ў Рэспубліцы Беларусь у 2007 годзе» ў газетак «Звязда» і «Народная газета» ў дзесяцідзённы тэрмін з дня прыняцця, а таксама ў Нацыянальным рэстры правых актаў Рэспублікі Беларусь і часопісе «Веснік Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь».

Старшыстваючы — Старшыня Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь П.П. МІКЛАШЭВІЧ.
№ Р-20/2008
27 сакавіка 2008 г., г. Мінск
Савету Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь

ПАСЛАННЕ КАНСТЫТУЦЫЙНАГА СУДА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

АБ СТАНЕ КАНСТЫТУЦЫЙНАЙ ЗАКОННАСЦІ У РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ У 2007 ГОДЗЕ

Рэспубліка Беларусь на сучасным этапе працягвае развіццё на фунда-ментальных канстытуцыйных прынцы-пах і прабелуў у нормах права, кі ня-ўзгодненасці з'яўляюцца неадназначнае разуменне і прымяненне на практыцы такіх норм, што параджае правявыя кан-флікты. У заклучэнні ад 12 верасня 2007 г., якое датычыцца пытанню пен-сіённага забеспячэння, Канстытуцыйны Суд выказаў пазіцыю аб тым, што роз-начытаны і неадназначнае разуменне нарматыўных правявых актаў на прак-тыцы тэўніюцца следствам праілікаў пры падрыхтоўцы законаў. Няродка ў за-конах, прынятых для рэгулявання роз-ных праваадносін, прымянююцца паняч-ці і тэрміны, якія толькі часцова супа-даюць па сэнсу, аб'ём які грамадзян-ства, а часам і прапарымянялімакі шчўна пераносіцца на іншую сферу прававага рэгулявання. Супрацоўка і такія выпадкі, калі навель, прыўнес-ныя ў аднін нарматыўны прававы акт, не знаходзяць належнай рэалізацыі ў ін-шых нарматыўных прававых актах, які рэгулююць падобныя адносіны. Гэта ўскладняе адназначнае разуменне норм заканадаўства, фарміраванне адзінай прапарымяняльнай практыцы.

Разгледзеўшы пытанне аб прававым рэгуляванні дзейнасці гаражных каапэ-ратываў (рашэнне ад 28 жніўня 2007 г.), Канстытуцыйны Суд уставаў, што мно-гія нормы Прыкладнага статута каапэ-ратыва па будаўніцтву і эксплуатацыі ад-крытых стаянкі ці гаражоў для з'яўлення трансфармацыйных сродкаў зацверджаны Пастаянай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 5 жніўня 1977 г. № 254, на паляжэння якога асноўваюцца статусы канкрэтных гаражных каапэратываў, значна ўстапалі і не ў поўнай меры ад-павядаюць дзеючаму заканадаўству. На практыцы гэта прыводзіла да парушэн-ня інтарэсаў як саміх гаражных каапэра-тыў, так і правоў і законных інтарэсаў грамадзян. Упэўнаваным органам бы-ло прапанавана прыняць меры па рэ-валюцыю падзаконыхных актаў, што рэ-гуляваюць дзейнасць гаражных каапэ-ратываў, ў адпаведнасці з Канстытуцы-яй Рэспублікі Беларусь, Грамадзянскім кодэксам Рэспублікі Беларусь і актамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

На неабходнасць захавання пры-чынаў патуаты і паслядоўнасці права-вага рэгулявання ўказана ў рашэнні Канстытуцыйнага Суда ад 2 сакавіка 2007 г. У ім Канстытуцыйны Суд зва-ка пацвердзіў сваю пазіцыю, выказаную ў раней прынятых рашэннях, аб тым, што па кожнаму віду мисцовага пада-тку збору неабходна на ўзроўні закана-на дакладна і ясна вызначыць асноў-ныя элементы падаткаабкладання (суб'екты і аб'екты падаткаабкладан-ня, падаткаабкладальную базу, грані-чныя размеры ставак). У рашэнні Кан-стытуцыйнага Суда ад 28 жніўня 2007 г. адзначана неабходнасць прыняцця нарматыўных прававых актаў, якія рэ-гулююць парадак вызначэння разліку расходаў, што пагадніюцца на кожнаму з ва ўстапавых аддзельчых, які акцы-цуюць па падрыхтоўцы афіцёрскіх кадэ-рав, у мэтах пасвоечасовага завяртў ў бюджэт сродкаў, затрачаных на наву-чныя. У рашэнні ад 16 кастрычніка 2007 г. Канстытуцыйны Суд звярнуў увагу дзяржаўных органаў на няўго-ненасць нарматыўных прававых актаў у частцы вызначэння падасту скасаван-ня працоўных дагавораў (кантракты) з малалдымі спецыялістамі да сканчэння абавязковага тэрміну працы па размер-каванню і прапанавану вызначыць кан-крэты пералік выпадкаў, калі малалды спецыялісты вызваляюцца ад завроту сродкаў, затрачаных на іх навучанне.

Канстытуцыйны Суд лічыць, што ня-ясносць і нявызначанасць палажэнняў нарматыўных прававых актаў, кі супя-рэчлівае і двухсэнсоўнасць могуць прывесці не толькі да парушэнняў пра-воў і законных інтарэсаў грамадзян, але і да злыўжывання з іх боку сваімі права-мі. Так, у рашэнні ад 6 красавіка 2007 г. Канстытуцыйным Судом адзначана, што грамадзяне няродка сістэматычна здаюць жылля памішчанням у раз-ны перыяд (суткі ці гадзіны), але на-лежнае прававое рэгуляванне такіх ад-носін адсутнічае. У сувязі з гэтым Кан-стытуцыйны Суд прыйшоў да вываду аб тым, што сістэматычнае адна-значнае прымяненне і грамадзянам-най-малымі жыхлы памішчанням уяём на кароткіх тэрмінах перыяд па сваіх прамаках на практыцы пэўнага рэгу-лявання кі прадпрыемстваў дзейнасць пры ажыццяўленні яе кі працэсу (дзён-няня), накіраванага на сістэматычнае атрыманне прыбытку. У той жа час да-кладны крытэрыі адніснення да прад-пры

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ГАЗЕТА ДЛЯ ВЫБАРШЧЫКАЎ
І ДЭПУТАТАЎ
МЯСЦОВЫХ САВЕТАЎ

2 красавіка
2008 г.
№ 13 (116)

ФОРС-МАЖОР

ПЛАЦЯЖЫ РАЗЛАДУ

Магілёўскаму раённаму суду
даводзіцца разбіраць
прынцыповыя спрэчкі
Жылкамунгаса і жыхароў вёсак

Раніцай у вёсцы Новае Пашкава Іна Барэйка паказвае свой двор:
— Паглядзіце, ідзеш — ногі можна пераламце. Ні дзіцяці, ні мне не праісці. Раскапалі ўсё, знеслі агароджу. Прывезлі грунт — і кінулі...

Усё гэта — наступствы рамонту цеплатрасы, які здарыўся яшчэ мінулай восенню. Рамонтнікі сышлі, паабяцаўшы навесці парадак, але за паўгода ніхто і не падышоў да раскурочанага двара.

— Тут былі клумбы і градкі, мы прыгажосць наводзілі, — выйшла на двор суседка Іны, пенсіянерка Святлана Іванаўна Лебедзева. — А што сёлетняй вясной зацікавіце? І ўсё ж будзем спадзявацца, што двор нам прыбярэ.

Пра гэту сітуацыю Іна Барэйка заявіла яшчэ два месяцы таму, на судзе. Жанчына засталася з дачкой, працуючы выхавальніцай. Так склалася, што грошай не хапала, узнікла запавычанасць за кватэру.

— Я ўсё даўно заплаціла, — паведаміла яна. — Там была не самая вялікая сума — 100 з нечым тысяч рублёў. Але я разлажвалася за гэты беспарадак, прынцыпова не хацела плаціць, асабліва адлічэнні на капітальны рамонт. Мы — перасяленцы з радыяцыйнай зоны, жывём тут болей за 15 гадоў, але ў нашым доме ніхто цвіка не забіў, акрамя нас саміх!

Прэтэнзіі Іны Барэйкі суд Магілёўскага раёна пад старшынствам Святланы Вераймейчык выклаў у асобнай пастанове: «Як растлумачыла на судовым пасяджэнні адказчыца, МУКП «Жылкамунгас» неналежна выконвае свае абавязкі па абслугоўванні і ўтрыманні перададзенага на яго баланс жыллёвага фонду ў вёсцы Новае Пашкава І, у прыватнасці, дома № 5 па вуліцы Цэнтральнай».

Такіх дамоў, як у Барэйка і Лебедзевай, дзесяткаў на гэтай вуліцы. Былое ведамаснае жыллё раней належала жалгасу, а цяпер стала камунальным. Як гавораць мясцовыя жыхары, ва ўсіх — аднолькавае бязладдзе: бруд і шэрасць, цякуць дахі, у сценах шчыліны і г.д.

— Я, вядома ж, плачу грошы за камунальныя паслугі своечасова: баюся запавычанасцяў, ды і пенсію мы з мужам атрымліваем спраўна, — кажа Святлана Іванаўна. — А тым, у каго грошай няма, удвая круйдна, бо няма за што плаціць. Каб ездзіць з просьбамі ды скаргаў у жылкамунгас у вёску Салтангаўка — гэта праз абласны цэнтр — патрэбны сілы і грошы. Паталефанавыя — там зноў толькі пабаяцца.

Судовая пастанова, дзе гаворыцца пра наступствы замены цеплатрасы, датавана 7 лютага. Аднак за мінулыя два месяцы так нічога і не змянілася.

Вось яшчэ адна цытата з пастановы: «Усе гэтыя факты сведчаць пра бяздушнае стаўленне да патрэбаў людзей, пра фармальнае выкананне патрабаванняў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і Урада, адказныя асобы МКУП халатна ставяцца да выканання сваіх службовых абавязкаў, супрацоўнікі Магілёўскага РВК неаператыўна рэагуюць на звароты грамадзян. З улікам гэтых абставінаў суд лічыць, што заявы жыхароў Новае Пашкава І, у прыватнасці, жыхароў дома № 5 па вуліцы Цэнтральнай павінны стаць прадметам кантролю Магілёўскага раённага выканаўчага камітэта».

У судзе распавядаюць, што даводзіцца разглядаць шмат іскаў па спяганні з жыхароў платы за камунальныя паслугі і адлічэнняў на капітальны рамонт. Паводле закона, усе запавычанасці спаганяюцца. Але сярод такіх судовых спраў няма і прыкладна, калі людзі прынцыпова адмаўляюцца плаціць за капрамонт, якога шмат гадоў не могуць дачакацца.

— Напрыклад, летась цэлы пасёлак Кадзіна не плаціў за капрамонт, — расказвае суддзя Святлана Вераймейчык. — Людзі такім чынам спрабавалі прыцягнуць увагу жыллёва-камунальных службаў да таго, што іх дамы знаходзіцца ў плачывым стане. Працавалі дахі, што ўвогуле характэрна для сельскага жыллёвага фонду. Вада залівала сцены, ад гэтага з'яўляўся чорны налёт, усё гніло. І ніхто на гэта не рэагаваў.

У той жа вёсцы Новае Пашкава на вуліцы Храмынкава ёсць дом, дзе згнілі трубы, якія падаюць ваду на другі паверх. Таму людзі не карыстаюцца водаправодам і каналізацыяй, а носяць вёдры з першага паверха. За якія камунальныя паслугі плаціць у такой сітуацыі?..

Адна з тыповых праблем вясковага жылля — дрэннае ацяпленне. Хто больш зможны — адключаецца ад цэнтральнай сістэмы і ўсталявае асобны газавы кацёл, хто не мае грошай — вымушаны трываць.

— Такія праблемы ёсць і ў Новым Пашкаве, — расказвае старшыня Пашкаўскага сельскага Савета дпутатаў Міхал Антоненка. — У некаторых нашых дамах гарачая вада... зусім не гарачая. І гэта таксама адна з прычын, чаму людзі адмаўляюцца плаціць за камунальныя паслугі. Таму сёлета, наколькі я ведаю, мяркуецца поўнаасць замяніць цеплатрасу. Калі вырашым праблемы з ацяпленнем і гарачым водазабеспячэннем — пойдзем далей.

Кіраўніку мясцовай улады няпроста ўсё растлумачыць жыхарам. Міхал Антоненка скардзіцца, што за непрацглы час у Новым Пашкаве памянліся тры майстры жылкамунгаса — не трымаюцца людзі на гэтай пасадзе. Ёсць нараканні і на якасць працы: летась у вёсцы замянілі тры дахі, але ніхто не дае гарантыі, колькі яны пратрымаюцца.

А што датычыцца канкрэтнай праблемы двара дома № 5 па вуліцы Цэнтральнай, то мясцовая ўлада пра яе добра ведае.

— Так, факт мае месца, — прызнае Антоненка. — Ёсць у камунальнікаў такое неакуратнае стаўленне: спачатку раскапаюць, а потым ім трэба шмат разоў нагадаць, каб давалі ўсё да ладу. Я яшчэ месцаў пяць ведаю на тэрыторыі сельсавета, акрамя названага.

Супадзенне гэта альбо не, але пасля візіту журналістаў у Новае Пашкава там адбыўся сход. Тамай для размовы жыхароў вёскі, прадстаўнікоў улады і жылкамунгаса стала сёлетняе добраўпарадкаванне вёскі, якая павінна стаць аграгарадком.

— У нашых планах — рамонт жыллёвага фонду, фасадаў, дахаў, асфальтаванне, пабудова дзіцячых пляцовак і навідазенне парадку на прыдамытых тэрыторыях, — паведаміў начальнік жыллёва-эксплуатацыйнага аддзела жылкамунгаса Дзмітрый Заікін. — Работы пачнуцца, як толькі дазволіць надвор'е.

Дзмітрый Заікін расказаў, што была ведамасная дамы, якія перадаюцца жылкамунгасу дзесяткамі, сапраўды знаходзяцца ў жалхавым стане. Жыллёва-камунальныя службы не ў стане адразу навесці там парадак, а людзі раздражнёна сустракаюць просьбы пачакаць.

Не падлічана, колькі ўвогуле вясковых камунальных дамоў у раёне маюць патрэбу ў капітальным рамонце. Сёлета будуць рабіць капрамонт у сямі дамах, у наступным — яшчэ ў дзесяці.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

КАМАНДЗІРОўКА ПА ПІСЬМУ

ЖАДАННІ І МАГЧЫМАСЦІ УСВІЖ-БУКА

У рэдакцыю прыйшоў ліст ад жыхароў пасёлка Усвiж-Бук Талачынскага раёна, у якім яны скардзяцца на бяздзейнасць мясцовай улады ў вырашэнні пытанняў жыццезабеспячэння насельніцтва.

Першай узнімаецца праблема добраўпарадкавання населенага пункта, у прыватнасці некаюць людзей стан пасялковых вуліц і аварыйныя дрэвы — спілаваныя, але (як напісана ў пісьме) не-прыбраныя. «Раней добраўпарадкаваны пасёлак ператварыўся ў сапраўднае балота і звалку смецця з разбітым усюды асфальтам, разварочанымі траншэямі пад цеплатрасу і водаправод, — гаворыцца ў лісце, — з «лесапавалам» спілаваных, але не-прыбраных дрэў».

Я праехала па Усвiж-Буку і на свае вочы ўбачыла, што дарогі там, сапраўды, знаходзяцца ў дрэнным стане, хоць адкрытыя траншэі, якія ёсць стваралі небяспеку для пешаходаў, не знайшла. Як не знайшла і спілаваных таполяў — толькі пянькі засталіся.

— Дарога ў нас дрэнная, — расказвае жыхарка дома № 17 па вуліцы Садовай, настаўніца мясцовага вучэбна-выкладчыцкага комплексу «Дзіцячы садок-школа» Святлана Куляшова. — Пакуль на працу дайздзеш — перапэцкаешся. Ведаю, што там рамантавалі цеплатрасу, таму ўсё перарылі, аднак трэба ж даводзіць справу да канца. Уздоўж дарогі спілавалі шмат старых дрэў. Галіні даўно прыбралі, цяпер на вуліцы парадак.

Куды больш сёння турбуе Святлану Александрэўну тое, што яе дом стаіць у вады. — Фундамент прасеў у зямлю, — скардзіцца жанчына. — Падсыплю там рабілі, але гэта нічога не дало. Падчас павадку вады няма куды падзецца, і яна сцякае пад дом.

— Дом №17 па вуліцы Садовай — самы праблемны, — тлумачыць сітуацыю дырэктар унітарнага вытворчага прадпрыемства жыллёва-камунальнай гаспадаркі «Талачын-камунальнік» Алег Вакунаў. — Ён стаіць у самай нізіне, і кожную вясну і восеню там збіраецца вада. Фундамент дома вельмі нізкі, таму чым вышэй мы робім пясчаны насып, тым больш «топіцца» пад'езд. Увесь пасёлак стаіць на балюстай глебе, а 17-ы дом размешчаны зусім няўдала. Праекціроўшчыкі некалі памыліліся ў разліках, а нам цяпер ламай галаву, як людзям дапамагчы. На жаль, перанесці дом у іншае месца, на ўзгорак, мы не можам.

Пасялковы экстрым

...Усвiж-Бук забудовваўся ў 60-я гады як рабочы пасёлак пры мясцовым торфабрыкетным заводзе. Асноўную долю тут складалі двухпавярховыя дамы з цэнтралізаваным ацяпленнем, якія раней знаходзіліся на балансе прадпрыемства. Пасля развалу Саюза завод пачаў скарачаць вытворчасць. Сродкаў на ўтрыманне жыллёвага фонду ў яго не было. Цяжкае фінансавое становішча прадпрыемства вымусіла ўлады Віцебскай вобласці прыняць рашэнне аб перадачы жылфонду пасёлка на баланс камунальных службаў. Адбылося гэта ў 2001 годзе.

— На момант перадачы жыллёвага фонд Усвiж-Бука знаходзіўся ў жудасным стане, — узгадвае Алег Вакунаў, — з дзіравымі дахамі, цалкам зношанымі цеплатрасамі. Летам у кватэрах стаялі газы і вёдры, а зімой людзі спалі ў валёнках і ватніках, бо тэмпература ў памяшканнях не ўзнімалася вышэй за +5 — +9 градусаў. Пакуль пасёлак забяспечваўся цяплом ад торфабрыкетнага завода, дамы не ацяпляліся па 5—7 дзён (1,5 км цеплатрасы ад заводскай кацельні да Усвiж-Бука былі цалкам замаргызаваныя).

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

АДКРЫТЫ ФОРУМ

НЕ САБЕ — ЗНАЧЫЦЬ, ІНШЫМ

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.



Не так даўно многія глядзелі на зямельныя участкі (якія выдзяляліся пад будаўніцтва жылля практычна задарма) як на нерухомасць, якую можна было вельмі выгадна прадаць. Асабліва гэта датычылася «сотак», размешчаных у прэстыжных месцах — непадалёк ад сталіцы, абласных гарадоў, буйных райцэнтраў. Іх прадавалі новым гаспадарам, а тыя, у сваю чаргу, наступным... У выніку ўчасткі, якія выкарыстоўвалі не па прызначэнні, а толькі як аб'ект куплі-продажу, ператвараліся ў пусты, паступова зарасталі бур'яном.

Сёння, калі ў краіне актыўнымі тэмпамі ідзе будаўніцтва жылля, паняцце каштоўнасці зямлі набывае іншае гучанне. Адначасова ўдасканальваецца і адпаведная прававая база. На тое, каб працэдурна выдзялення грамадзянам «сотак» стала проста і даступнай, і быў накіраваны Указ Прэзідэнта № 667 «Аб адабранні і прадастаўленні зямельных участкаў». Дакумент замацаваў адказнасць абавязаных асобаў за неабгрунтаваную адмову ў адабранні і прадастаўленні зямлі, за адсутнасць максімальна поўнай інфармацыі аб участках, якія могуць набыць грамадзяне.

Указ усталяваў агульныя правілы прадастаўлення зямельных участкаў — толькі праз аукцыёны. Без аукцыёнаў сёння выдзяляюцца зямельныя ўчасткі для будаўніцтва жылля тым грамадзянам, якія маюць патрэбу ў паліпшэнні жыллёвых умоў і пры гэтым пастаянна жывуць і працуюць на тэрыторыі канкрэтнага населенага пункта ці раёна. (За выключэннем Мінска і абласных цэнтраў.) Акрамя таго, ва ўказе дакладна агулісана палажэнне аб тым, што прыступіць да ўзвядзення сцен новага дома неабходна на працягу года пасля выдзялення ўчастка (інакш кажучы, з таго самага моманту, калі забудовшчык зарэгіструе сваё права на зямлю ў бюро па інвентарызацыі і зямельных кадастры).

гонскага раёна:

— 22 сакавіка 2007 года мы правялі пасяджэнне выканкама, на якое запрасілі архітэктара і начальніка геадэзічнай службы раёна, а таксама нашых забудовшчыкаў. Правялі растлумачальную работу адносна тэрмінаў будаўніцтва (напрыкладні якая выйшаў Указ № 87). І, вы ведаеце, гэта падзейнічала. За 2007 год было здадзена ў эксплуатацыю 10 жылых дамоў, а 15 зямельных участкаў мы адабралі... Не адразу, безумоўна. Спачатку пісалі пісьмы, папярэджвалі, прымушалі будавацца... Дзякуй Богу, абшлось без судоў, без скандалаў. Калі людзі бачылі, што не пацярнуць будаўніцтва, яны адмаўляліся ад права на ўладанне. І гэта правільна. Не карыстаешся ўчасткам сам — аддай іншаму.

Сёлета, пасля выхаду Указа № 667 (ад 27 снежня 2007 года), мы ўжо не маем права прадастаўляць участкі так, як раней. Інакш кажучы, будзем выдзяляць і грамадзянам, якія пражываюць і працуюць на нашай тэрыторыі і маюць патрэбу ў паліпшэнні жыллёвых умоў. Але такіх у нас пакуль што няма. А ўчасткі ёсць — іх на дадзены момант 24 плошчай 4,5 га. Таму мяркуючы выстаўці іх на аукцыён і прапанаваць гарадскім жыхарам. Некаторыя патэнцыяльныя пакупнікі, дарчы, ужо тэлефануюць, цікавіцца... Для пачатку выедзем з імі на месца, пакажам

Гэта, як гаворыцца, у тэорыі. А што на практыцы?

Валентын Падляшчук, старшыня Каранеўскага сельскага Савета дэпутатаў Смар-

участак. Ды і самі паглядзім, што за будоўня, ці сапраўды маюць сур'ёзны намер будавацца.

Напрыклад, у Каранях (цэнтральнай сядзібе) будуць выстаўляцца 3 участкі. Плянуем за кожны (плошчай 25 «сотак») вырнуць прыкладна 1,7 мільёна рублёў. Грошы пойдць у бюджэт сельсавета і будуць патрачаны, хутчэй за ўсё, на добраўпарадкаванне, у прыватнасці, на знос пустых дамоў.

Ці будзем адбіраць участкі сёлета? Напэўна, не. Людзі так узялі будавацца... Часам нават купляюць за 100—200 долараў пустае домікі, перавоззяць іх на свае ўчасткі, аббываюць сайдынгам — атрымліваецца прыгожа і надарога.

Марына АСТРОўКА, старшыня Круціцкага сельскага Савета дэпутатаў Мінскага раёна:

— Свой першы і апошні аўкцыён па продажы зямлі мы праводзілі 31 ліпеня мінулага года. Дарэчы, планавалі выстаўці там два ўчасткі. Але літаральна напярэдадні, 30 ліпеня, атрымалі пастанову суда аб прыпыненні продажу аднаго з гэтых участкаў. Яго былы гаспадар напісаў у суд скаргу на неправамоцны дзеянні сельвыканкама... Продаж участка, натуральна, прыпынілі. І судзіліся па сёння.

Тая зямля не была прыватнай уласнасцю грамадзяніна, а знаходзілася ў пажыццёвым уладанні. Інакш кажучы, сельвыканкам меў поўнае права адабраць яе без прыцягнення суда, сваім рашэннем... Мяркуюць самі — чалавек не будаваўся 10 (!) гадоў, прычым, не плаціў ніякіх падаткаў. Калі мы паслалі папярэджанне, ён прыехаў, стаў прасіць адтэрміноўкі будаўніцтва.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)



Іна Барэйка паказвае свой двор.



РАЗМОВЫ СКОНЧЫЛІСЯ...

Дзяржаўны патрабаванні не даходзяць да нізавага ўзроўню

Мінскі абласны выканаўчы камітэт укараняе новую форму работы. Цяпер кожны тыдзень кіраўніцтва рэгіёна разам з прадстаўнікамі мясцовай улады будзе выязджаць у адзін з раёнаў, каб на ўласныя вочы пабачыць, якім чынам развіваюцца яго эканоміка і сацыяльная сфера. Прычым, куды накіравацца наступным разам, да апошняга моманту невядома — месца вызначаецца шляхам жэрабяр, назва раёна вызначаецца з аднаго з канвертаў. І, калі іншыя пазездкі праходзяць па вызначаных маршрутах, то ў гэтым выпадку з жыццём населеных пунктаў знаёміяцца без загадкаў складзенага плана наведвання.

Такія інспекцыі ўжо адбыліся ў Уздзенскім раёне — наведвалі СВК і малочна-таварныя фермы, школу, вытворчае прадпрыемства, аграгарадок, Дом культуры, камбінат бытавога абслугоўвання, сельскія магазіны, клуб, амбулаторыю... Як расказаў старшыня Мінскага аблвыканкама Леанід Крупец, такія паездкі будуць праводзіцца для таго, каб на практыцы праверыць, якім жа чынам выконваюцца патрабаванні дзяржавы па добраўпарадкаванні, выкананні сацыяльных стандартаў, паліпшэнні дабрабыту і камфорту жыцця людзей. Пасля кожнай з паездак будуць зроблены вывады — якія недахопы ёсць у раёне мясцовай улады.

— Мы ўсюды вядзем шмат размоў ад падтрымцы парадку, развіцця населеных пунктаў, выкананні сацыяльных стандартаў. Аднак дзяржаўныя патрабаванні не даходзяць да нізавага ўзроўню, і гэта ігнараванне работы выклікае засцярогу. Шэсць месяцаў мы вялі гутарку, якім чынам трэба працаваць, а цяпер шотыднёва будзем наведваць адзін з раёнаў вобласці. Настараемся ахапіць максімум аб'ектаў, паралельна паназіраем за ходам веснавой пал'явой кампаніі, за жыццём аграгарадкоў, — і тых, якія ўзведзены нядаўна, і тых, што пабудаваны тры гады таму. Вывучым бытавыя ўмовы. Мяне задавальняе, што ў сельскай мясцовасці паміж прыватнымі і дзяржаўнымі магазінамі існуе здаровая канкурэнцыя. Яны пачалі думаць, як і чым прыцягнуць пакупніка. Нямала зроблена на Міншчыне за апошнія гады і па добраўпарадкаванні, — гаворыць Леанід

Дзмітрый АЛЬФЕР.

ЯК «РАСКРУЦІЦА» Ў ВЁСЦЫ?

Клаўдзія Жабінская ўжо амаль трынаццаць гадоў працуе дарэжы і аграфірме «Лебедзева». Сама яна з бліжэйшай вёскі, што падзяляе назвай з сельгаспрадпрыемствам. Жывёлагадоўчая ферма — побач. Праўда, яшчэ 5—7 гадоў таму не надта прэстыжным лічылася гэтае месца. Клаўдзія Міхайлаўна працуе на ферме разам з мужам, таму калі затрымлівалі заробкі (здаралася, што не плацілі і па паўгода), сям'я заставалася зусім без грошай. А як жыць? У Жабінскіх двое дачок, якіх трэба было падтрымаць на ногі. Амаль безвыходная сітуацыя, на ішчасце, змянілася да лепшага, калі за справу ўзяўся сур'ёзны інвестар...



Аператар Клаўдзія ЖАБІНСКАЯ.

Мінскага аблвыканкама, на развіццё «Лебедзева» інвестарам выдаткавана больш чым 15 мільярдаў рублёў. Сума салідная, аднак і выкарыстаны гэтыя грошы былі сапраўды па-гаспадарку — у гэтым сёння кожны можа пераканацца. Літаральна ўся тэрыторыя аграфірмы — вялікая будоўля. Па-першае, рэканструяваны ўсе жывёлагадоўчыя памяшканні, узведзены шэраг новых вытворчых аб'ектаў. Абуладкавана і сучасная малочна-таварная ферма з дальняй залай. З Маладзечанскіх электрасетак у гаспадарку пастаянна прыязджаюць будаўнікі — работа ідзе паўднёвым чынам. Такія дапамога вясцоўцам вельмі да месца, паколькі ім не трэба адвільцяцца ад сваіх прамых абавязкаў. Такім чынам, удаецца эфектыўна сумяшчаць сельгаспрадсарную вытворчасць і будоўлю. Пагадзіцеся, даляка не паўсюль знойдзена такое аптымальнае спалучэнне.

Як узгадвае Тамара Алісейка, бадай што першым, з чаго пачалі інвестары, было наведзэнне элементарнай дысцыпліны. Хто хацеў і мог працаваць, той застаўся, а лайдакі не знайшлі сабе месца ў абноўленай гаспадарцы. Напэўна, гэта справядліва, паколькі «рэанімацыя» аўтсайдаў — справа вельмі складаная і не ўсім па сілах. Калі не сфармаваць згуртаваны калектыў, то поспеху не будзе — такога меркаван-



Калодзежны зруб і ручную сячкарню дэманструе Тамара АЛІСЕЙКА.

ня прытрымліваюцца інвестары. Як паказаў час, разлік аказаўся справядлівым.

Жывёлагадоўля традыцыйна лчыцца ў сельскай гаспадарцы найбольш важкай крыніцай наступлення фінансаў. «Лебедзева» — не выключэнне, менавіта на вытворчасць малака і мяса ў аграфірме зрабілі асноўную стаўку. Вялікую ўвагу надаюць селекцыйнай рабоце — з-за мякка завезлі каля 200 «венграў». Гэтая парода кароў вельмі прадукцыйная: надой даходзіць да 50 літраў у дзень! Так што ў аграфірмы з'явіліся значныя рэзервы для павелічэння аб'ёмаў вытворчасці. На працягу апошніх чатырох гадоў сярэдняй надой малака ад каровы ўзрос больш чым удвая — з 2,5 да 5,9 тысячы літраў. Па гэтым паказчыку «Лебедзева» зноў-такі адна з лепшых гаспадарак.

Аднак зусім не лічы і не рэйтынгі прымушаюць імкліва рухацца наперад. Галоўная прычына росту — эканамічны разлік. Мяркуюць самі: штодня аграфірма пастаўляе на адзін са сталічных заводаў малака больш чым на 7 мільёнаў рублёў. Уся прадукцыя рэалізуецца толькі вышэйшым гатункам, так што страт з-за якасці не адбываецца.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ЖАДАННІ І МАГЧЫМАСЦІ УСВІЖ-БУКА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Мы пачалі з замяны дахаў. 10 дамоў перакралі (затрацілі на гэта 520 млн рублёў), сёлета ў планах яшчэ два двухпавярховікі — № 2 і № 3 — гэта яшчэ каля 57 млн. У 2007-м правялі бягучы рамонт дахаў з частковай замянай шыферу на жылых дамах №№ 6, 17, 18 і 19. Кожны год мы мяняем частку цеплатрасы (летась на гэта затрацілі 115 млн рублёў) і водаправода. Зараз узяліся за вонкавыя аконныя рамы, робім рамонт пад'ездаў. «Ушчамляем» у некаторым сэнсе горад Талачын, большасць сродкаў і сілаў накіроўваем на выпраўленне сітуацыі ў пасёлку. Будаўніцтва модульнай газавай кацельні, уведзенай у эксплуатацыю ў 2002 годзе, дазволіла, нарэшце, вырашыць праблему ацяплення. Праўда, сітуацыя значна ўскладняе зношанасць унутрыдамавых сетак. У мінулым годзе мы правялі планавую працы ўнутрыдамавых водаправодных сістэм дзвюх шматпавярховікаў і выканалі 18 заявак на прамярку радзятару па асобных кватэрах. Практыка паказвае, што рабыць прамярку адрозна ва ўсім доме больш эфектыўна. Сёлета мы прадоўжым гэту работу.

Паводле слоў дырэктара «Талачын-камунальніка», яго прадпрыемства робіць многае і па паліпашэнні стану дарог у пасёлку. У маі мінулага года было адсылана 900 тон пясчана-гравійнай сумесі. У сакавіку гэтага года праведзена падсыпка шчыбенем і грэйдзіраванне вуліц. «Пасля ўстаўлення сухога ўстойлівага надвор'я з'явіліся паўторныя падсыпкі гранулятам, — паабяцаў Алег Міхайлавіч, — а ў месцах скрываваўна вуліц з цеплатрасамі (дзе з-за рамонтных сетак знімалі паркчыцё) адновім асфальт».

Што тычыцца аварыйных дрэў, іх знос — праблема не аднаго пасёлка, а ўсяго раёна. За апошнія 5 гадоў на Талачыншчыне было спілвана звыш 500 сухіх таполяў. Засталася — 297. Фронт работ падзялілі паміж сабой спецыялізаваная арганізацыя з Віцебска (так званыя «вышышнікі») і мясцовыя камунальныя службы. За мінулы год прадпрыемства «Талачын-камунальніка» за свае сродкі спілвала ў пасёлку Усвіж-Бук 43 аварыйныя дрэвы. «На сходы грамадзян мы дамовіліся з імі, што камунальнікі спілкуюць дрэвы, а ўбярэ іх дапамогу жыхары, — працягвае Алег Міхайлавіч. — Аднак ніхто так і не выйшаў. Тыдзень там працавала наша тэхніка і рабочыя — вывозілі галлё. Сёння вы бачылі — на вуліцах засталіся толькі пнячкі».

ПЛАЦЯЖЫ РАЗЛАДУ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Пры належным дадатковым фінансаванні колькасць такіх аб'ектаў пашырэнца. А грошай, як заўсёды, на ўсё не стае. Сёлета раённая ўлада выдаткавала на рамонт 173 мільёны рублёў.

— Не плаціць грошы за камунальныя паслугі і капрамонт — гэта не вырашэнне праблемы, — каментуе Дзмітрый Заікін. — Адзін не заплаціў, другі, трэці — грошай будзе меней, і мы менш зможам зрабіць.

Летась жылкамунгас падаў 23 іскі на неплацельшчыкаў амаль на 240 мільёнаў рублёў. Сёлета іх было ўжо 16, але гэтымі днямі, паведамлілі юрысты, плануецца падаць яшчэ два дзесяткі іскаў.

— Калі чалавек не плаціць, ён тлумачыць, што ў яго доме нічога не робіцца, — падсумоўвае старшыня Савета Міхалі Антоўніка. — Аднак адлічэнні на капрамонт назапашваюцца. Многія скардзяцца, што можна і не дажыць да свята рамонтна, але прыцынч назапашвання сродкаў тут дарэчы, бо ўсім адрозна ўсё не зробіш.

Безумоўна, у судовых справах такога кшталту закон — на баку жыллёва-камунальнага прадпрыемства: жыхар абавязаны заплаціць незалежна ад таго — зрабілі рамонт у яго доме альбо не. Аднак і грамадзяне просяць нагадаць камунальнікам: трэба нешта рабіць для таго, каб людзям камфортна жылося ў сваіх дамах і кватэрах.

Ілона ІВАНОВА.
Магілёўскі раён.

...А газ прывазны

Яшчэ адна праблема, якая ўзгадваецца ў калектыўным лісце з Усвіж-Бука, — дрэнная якасць пітной вады. Першапачаткова гэта была праблема ўсяго раёна, патлумачыў Вакунаў. Потым у Талачыне пабудавалі новы водазбор і станцыю абезжалезвання. Крыку паазней аналагічная станцыя з'явілася і ў аграгарадку «Серкавіцы».

— Высокая канцэнтрацыя жалеза ў вадзе характэрна для большасці рэгіёнаў Беларусі, — гаворыць Алег Міхайлавіч. — Па вялікім рахунку станцыя абезжалезвання патрабуе ў кожным населеным пункце. Зараз мы заказваем дакументацыю на будаўніцтва такой станцыі ў вёсцы Славіні. З часам дойдзем і да Усвіж-Бука. Адзначу, што па мікрабялагічных паказчыках пітнага вады з артэзійнага, ад якой сілкуецца пасёлка, адпавядае патрабаванням СанПіН 10-124 РБ-99 «Пітная вада». Па хімічных — не адпавядае толькі па канцэнтрацыі жалеза.

Людзі перакананыя, што чарговы старэйшына будзе атрымліваць грошы «за бяздзейнасць».

Жыхары Усвіж-Бука, якія падпісалі калектыўны ліст у рэдакцыю, наракаюць на адсутнасць у пасёлку вулічнага асвятлення. — Сапраўды, мінулы восенню, калі на вуліцы Школьнай мянялі лініі электраперадач, ліхтары часова дэманціравалі, — пацвердзіў старшыня Талачынскага сельскага Савета дэпутатаў Валерый Масалкоў. — Аднак лініі даўно замянілі, дадаткова ўстанавілі 2 ліхтары, і сёння пытанне па вулічным асвятленні ў пасёлку знята.

Затое засталася нявырашанай праблема газіфікацыі жыллёвага фонду Усвіж-Бука.

— Калі жыллёвы фонд пасёлка вырашылі перадаць на баланс камунальных службаў, вобласць паабяцала дапамагчы з газіфікацыяй, — акрэсліла сітуацыю старшыня Талачынскага раённага Савета дэпутатаў Людміла Лемешава. — Выдаткаваных грошай хопіла толькі на тое, каб пракасаці «нітку» ад мэтральнага газаварада і падключыць 3 дамы. Пакуль што дадатковыя сродкі пад гэта ў абласным бюджэце не прадуладжаны. Усе шматпавярховыя дамы Усвіж-Бука спраектаваны з разлікам на газа-балонныя ўстаноўкі. Без газу людзі не сядзяць. Проста ён прывазны — у балонах.

Новы крок

Апошні папрок, які аўтары ліста адрасуць мясцовым уладцам, — фармалізм у рабоце з насельніцтвам. Яны пішуць, што папярэдні старэйшына пасёлка не выступіў са справаздачай пенаў. Потым у Талачыне пабудавалі новы водазбор і станцыю абезжалезвання. Крыку паазней аналагічная станцыя з'явілася і ў аграгарадку «Серкавіцы».

— Былы старэйшына Усвіж-Бука аказаўся не вельмі актыўным, — пагадзіўся Валерый Масалкоў. — Калі тэрмін яго паўнамоцтваў скончыўся, мясцовыя жыхары прагаласавалі за замяну. Абралі Любоў Мікалаеўну Скрабіну, актыўную, энергічную жанчыну. Хацеў бы адзначыць, што тады на сходы ў пасялковым ДOME культуры прысутнічала 67 чалавек (ўсяго ў пасёлку пражывае 450). Хто хацеў узяць удзел, той прыйшоў. Улічышы, што Усвіж-Бук — буйны населены пункт, сёлета было вырашана замяніць пасадку старэйшыны вулічным камітэтам. Адпаведны сход прайшоў 20 сакавіка. На ім былі абраны тры члены актыў: старшыня Скрабіна і два яе наменскі (настаўніца і майстар ЖКГ), а таксама старэйшына па кожным шматпавярховым доме... Што тычыцца работы нашых дэпутатаў, яны рэгулярна выступаюць са справаздачкамі перад выбаршчыкамі. Людзі заўсёды ведаюць, дзе і калі пройдзе чарговая сустрэча.

Наконт аплаты работы старэйшын Людміла Лемешава расказала, што раз у квартал ім выдаецца невялікая прэмія (30–40 тысяч рублёў) ў залежнасці ад велічыні населенага пункта і ад актыўнасці самога чалавека.

— Інстытут старэйшын зарэкамендаваў сябе самым лепшым чынам, — патлумачыла Лемешава. — Упершыню ў раёне іх абралі ў 2005 годзе. Праз два гады правялі перабыборы. Са 173 замянілі толькі 17. Часта старэйшыны працуюць больш актыўна, чым дэпутаты. Гэта вельмі добрая форма работы — прамая сувязь улады з насельніцтвам. Сёлета мы стваралі новую структуру — раённы Савет старэйшын, куды ўвайшлі прадстаўнікі кожнага сельсавета. Устаўлена, што гэта стане наступным крокам на шляху вырашэння пытанняў жыццязабеспячэння насельніцтва.

Інга МІНДАЛЁВА.
Талачынскі раён.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Сельвыканкам пайшоў насустрач — падоўжылі яму тэрмін, пералічылі аплату за зямлю (хоць ужо тады мелі права адбраць яе!). Грамадзянін выкапаў катлаван — і на гэтым усё будаўніцтва скончылася... У выніку ў верасні 2006 года мы ўсё ж прынялі рашэнне аб адбраванні ўчастка. Але паведамленне аб спыненні права пажыццёвага ўладання накіравалі ў кадастравае бюро толькі ў студзені 2007 года — зноў жа даючы грамадзяніну шанец. У выніку яго права на пажыццёвае ўладанне было спынена 5 красавіка 2007 года. А наша рашэнне аб удзеле дадзенага ўчастка ў аўкцыёне мы і ўвогуле прынялі 23 мая... Увесь гэты час былы гаспадар меў права звярнуцца ў судовыя органы, але не звярнуўся. І толькі ўбачыўшы ў газэце аб'яву аб продажы адабранага ўчастка з аўкцыёну (са стартавай цаной у 12 млн рублёў), раптам «задумайся»...

Праўда, на судовыя слуханні ён так і не з'явіўся, і на сёння

суд так і не адбыўся — з-за няяўкі істаца(!). Атрымліваецца, што ён два гады водзіць усіх за нос, як да гэтага вадзіў дзесяць гадоў. На мой погляд, суд адрозна павінен быў прыняць рашэнне аб тым, што права грамадзяніна на ўладанне ўчасткам спынена на падставе такога і такога прэзідэнцкіх указав, і прызнаць яго іск неспраўдлым. Таму што закон, і, у прыватнасці, Указ № 667, дазваляюць сельвыканкаму адбраць частак (калі гэта не прыватная ўласнасць) без суда.

Іван ЯКАВІЦКІ, старшыня Азёрскага сельскага Савета дэпутатаў Уздзенскага раёна:

— У мінулым годзе мы перааргістравалі 107 зямельных участкаў, і дзякуючы афармленню адпаведных дакументаў атрымалі 22 мільёны рублёў. 32 участкі ў адпаведнасці з заканадаўствам былі адабраныя — будаўніцтва там ялося, лічыце, з 1995 года, і без усялякай перспектывы. Безумоўна, мы ішлі людзям на сустрэчу, калі бачылі хоць нейкія зрукі з іх боку. Я цудоўна разумеем, што буда-

вацца сёння вельмі цяжка, вельмі дорага. Адны толькі транспартныя расходы складаюць, лічыце, палову ўсіх затрат...

На сёння ў сельсавецце ёсць грамадзяне, якія маюць патрэбу ў паліпашэнні жыллёвых умоў. Яны хацелі б узяць частак пад будаўніцтва — але менавіта ў тым месцы, дзе ім падабаецца. А тое, што прапануем мы (і што ёсць у наяўнасці), не заўсёды адпавядае іх патрабаванням. Таму будзем сёлета праводзіць аўкцыён — выстаўляць незапатрабаваныя ўчасткі на продаж. Думаю, пакупнікі знойдуцца — сёння многія гараджане стаміліся ад мітусні і хочучы жыць у ціхім, прыгожым месцы, удалечыні ад шуму...

Канстанцін МАРДУХАЙ, старшыня Дзятлаўскага сельскага Савета дэпутатаў Лунінецкага раёна:

— У нас ёсць такая праблема. Мы зносім старыя дамы, і ўчасткі, якія выслабляюцца, як правіла, маюць невялікія памежы і не карыстаюцца попытам у нашага насельніцтва. Паводле Указа № 667, іх можна пра-

дастаўляць толькі тым асобам, якія маюць патрэбу ў паліпашэнні жыллёвых умоў. Мы ўсім сваім прапаноўвалі: бярыце, будуйцеся, нічога плаціць не трэба! Не хочучы. Навошта ім будавацца, калі ў СВК пастаянна выдзяляецца жыллё і такім чынам закрываюцца ўсе пытанні. Прадаваць участкі гараджанам праз аўкцыён? Але працэдура правядзення ўчастка праз аўкцыён вельмі складаная. Да таго ж, упэўнены: калі б мы выставілі зямлю на аўкцыён, яе не купілі б. Вёска Дзятлавічы знаходзіцца ў зоне з перыядычным радыяцыйным кантролем, яшчэ дзве вёскі — у зоне з правам на адсяленне. Хто будзе набываць такія ўчасткі на аўкцыёнах? Думаю, што іх можна было б выдзяляць ахвотнікам і без аўкцыёна. Абы ўзялі і прывялі зямлю ў парадок.

Мікалай АЛЯКСЕЕНКА, старшыня Соржыцкага сельскага Савета дэпутатаў Бешанковіцкага раёна:

— На сёння ў нас ёсць 25 участкаў пад індывідуальнае будаўніцтва, якія можна набыць праз аўкцыён. Па шчырасці ска-

заць, участкі, размешчаныя ў найбольш прыгожых, найбольш жывапісных месцах, непадалёк ад азёраў (якіх тут аж шэсць), разабралі яшчэ да выхаду Указа № 667. Засталіся толькі тыя, што знаходзіцца ў аддаленасці.

Летась людзі нам тэлефанавалі, цікавіліся гэтымі землямі, хацелі забраць... А сёлета аказалася, што без аўкцыёна набыць іх немагчыма. Стартавая цана пры гэтым вагаецца ў межах 1,5–2 мільёны рублёў.

І ўсё ж мы спадзімся зацікавіць гараджан, можа, нават не толькі віцебчан, але і мінчан. Вельмі ўжо прыгожыя тры мясціны. Вось у прыгарадзе Віцебска сельсаветы ўжо праводзяць аўкцыёны, і гараджане з задавальненнем купляюць там участкі. Мы знаходзімся за 47 км ад абласнога цэнтра, злучаемся з ім асфальтаванай дарогай. Так што да канца года будзем старацца свае ўчасткі прадаць — нам нявыгадна, што яны пустуюць. Калі ніхто не зацікавіцца гэтымі прапаноўмі, дзядзёцка самім наводзіць там парадок.

Наталля КАРПЕНКА.

ЯК «РАСКРУЦІЦА» Ў ВЁСЦЫ?

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

У «Лебедзеве» ўкаранілі самую найноўшую распрацоўку. Кароў доўж пад фузі Баха — аказалася, што менавіта такая музыка жывёлам падабаецца. Больш імпульсіўны Бетховен выклікае трывогу, сучасныя рытмы таксама не прыжыліся. А вось класіка арганнай музыкі прыйшлася даспадобы. Хіба яшчэ некалькі гадоў таму можна было сабе ўявіць нешта падобнае?

Для павелічэння прадукцыйнасці ўсе спосабы падаходзяць — толькі б дасягнуць патрэбнага выніку. Узімку малака атрымліваецца столькі, колькі раней летам не выходзіла. Вось і ўсё параўнанне. Праўда, адзначае Тамара Алісейраўна, куды ўвайшлі прадстаўнікі кожнага сельсавета. Устаўлена, што гэта стане наступным крокам на шляху вырашэння пытанняў жыццязабеспячэння насельніцтва.

Інга МІНДАЛЁВА.
Талачынскі раён.

Заробкі павялічыліся ў некалькі разоў: калі раней даярка атрымлівала 180–200 тысяч рублёў, то цяпер і мільён нярэдка выходзіць.

нявыгадна. Затое пераклічыліся на продаж племянной жывёлы — толькі з пачатку гэтага года прадалі каля 40 цяляч. Заняліся ў вырошчваннем свіней, што таксама атрымліваецца няблага. У бліжэйшы час плануець увесці

ла 180–200 тысяч рублёў, то цяпер і мільён нярэдка выходзіць. Налічваецца і прэмія (зразумела, ў залежнасці ад таго, хто як спрацаваў). Такі ўзровень аплаты — вынік фарызчэння аб'ёмаў вытворчасці. Яно і не дзіўна: цяпер з 400 каровамі без цяжкасці спраўляюцца дзве (!) даяркі. Сучасныя магчымасці дазваляюць звесці да мінімуму колькасць абслуговага персаналу. Як лічыць загадчыца фермы «Марозькі» Анжэла Канаплянік, умовы сталі значна лепшымі. Даяркі працуюць у дзве змены. Ім не трэба ўвесь дзень на ферме праводзіць, можна і на ўласным падворку справамі заняцца, пры жададні паспець усюды.

Не дзіўна, што імкнецца па трапіць у «Лебедзеве» і моладзь — напрыклад, з Гродзеншчыны сюды прыехаў малады аграном. Гэта лепшае сведчанне перспектывнасці гаспадаркі.

— Школа, садок, крама, прыпынак побач (калі ў горад трэба адскочыць), — кажа Ан-

жэла Канаплянік. — Чаму не працаваць — было б жаданне. І зарабіць можна добра. Нашай сям'і гаспадарка выдзеліла двухпавярховы катэдж, правялі газ, тэлефон.

Аграфарма мэтанакіравана рыхтуе ўласныя кадры — дачка даяркі Клаўдзіі Жабінскай Марына па накіраванні ад гаспадаркі вывучыла ў Ільянскім сельскагаспадарчым тэхнікуме. Пасля заканчэння мусіць вярнуцца ў родныя мясціны і працягнуць працоўную дынастыю. Маці кажа, што дацця такія перспектывы падаецца нядрэннай, паколькі ўладкавацца ў сельгаспрадпрыемства цяпер хочучы многія. Гаспадарка развівае розныя мясарункі дзейнасці: акрамя мясы і малака, тут усур'ёз займаюцца гароднінай, пасадзілі 80 гектараў садоў, хутка ўся акруга будзе патанаць у кветцы аграном. Гэта лепшае сведчанне перспектывнасці гаспадаркі.

Мікалай ЛІТВІНАЎ.
Маладзечанскі раён.

СЛУЖЫЦЬ БЫ РАДЫ...

з прыняццем нарматыўных дакументаў па перапрацоўцы другасных рэсурсаў:

— Мы выступаем за тое, каб на міні-палігонах ствараліся сартавальныя станцыі. Для гэтага спачатку трэба прывесці кожны палігон у парадок, потым паставіць там біягазавае абсталяванне. Мы знаёмліліся з вопытам суседніх краін. У Германіі, напрыклад, месцаў для смецця ўвогуле няма — там яно адрозна трэпае на спецыяльных перапрацоўчых заводах. Мы ведаем, як дзейнічае сістэма і ў Славіні, які там падаходзяць да апрацоўкі смецця. Усё зроблена па еўрастандартах. У нашай жа краіне некаторым палігонам па 30–40 гадоў, яны перапоўнены. Наша задача — знайсці аптымальны варыянт. Рытуёмся да стварэння палігона-сартавальных станцый, для таго каб перапрацоўваць там смецце ў біямасу і захоўваць яе на новым палігоне. Намагаемся пабудавать новы палігон, які б адпавядаў еўрастандартам.

Найбольш скаргаў — на стан жылля

З кожных п'яці дамоў, якія маюць патрэбу ў капрамонце, сапраўды магчыма правесці аднаўляльныя работы толькі ў адным. Калі ўлічваць, што на балансе абласной гаспадаркі каля 7,5 тысячы дамоў, то няцяжка падлічыць — часу для таго, каб правесці ва ўсіх дамах, якія маюць патрэбу, рамонт, трэба занадта шмат. Гэта стала зраўна зямля не сёння і не ўчора. Таму цяпер жылцы некаторых дамоў могуць узяць крэдыт, каб самастойна зрабіць цеплавоузабілітасцю, напрыклад.

— Найбольшая колькасць скаргаў і зваротаў людзей да тычыцца менавіта стану жыллё-



Як кажуць, на жыллёва-камунальную службу яшчэ і пры цары скардзіліся. І сапраўды, камфорт нашага жыцця ў многім залежыць менавіта ад яе. Калі яна дзейнічае «спраўна», то мы нічога не заўважым. Калі што-небудзь не так, то пачынаецца... Насамрэч ЖКГ намагаецца рабіць усё, каб людзям было цёпла і ўтульна ў доме, аднак без праблем тут не абыходзіцца. Які ў любой сферы. Якія надзённыя пытанні жыхароў Мінскага вобласці вырашыць магчыма, а якія яшчэ чакаюць свайго часу, як абслугоўваюцца жыхары сельскіх рэгіёнаў, якія найбольш вострыя праблемы існуюць у камунальнай службе сёння — хутчэй, нават не аб спеспехах, а аб тым, што яшчэ трэба зрабіць, што заклапочвае, расказаў генеральны дырэктар Мінскага абласнога ўнітарнага прадпрыемства «Упраўленне жыллёва-камунальнай гаспадаркі» Аляксандр ЖУРАЎСКІ.

Хопіць «ацяпляльчых паватра»

Незалежна ад надвор'я цяпляць усё роўна павінна трапляць у кватэры, вада — падавацца ў кран. Таму нельга казаць, што падчас цяплай зімы нагрузка на камунальную службу прыпадае меншая. І аварыйныя выпадкі, дзякуючы Богу, ў сёлётным ацяпляльным сезоне не было не з-за «ляляных» тэмператураў. Проста ўсе ўчасткі, якія вызначаны ў якасці патэнцыйнай пагарзы, заагды павінны перакладзены. І ўвогуле, летась у вобласці аднавілі 133 кіламетры цеплатрасы, замест старых трубаў з'явіліся новыя — пі-трубы (папярэдніе ізалюваныя). Гэта дазволіла эканоміць на першае месца ў краіне па ад-

ноўленых цеплавых трасах.

— Раней на адным кіламетры цеплатрасы страваўся адзін градус цяплы, цяпер мы ўжо не «ацяпляем паватра». Дзякуючы таму, што на Міншчыне пабудаваны завод па вытворчасці пі-трубаў, мы можам забяспечваць патрэбу рэгіёна. Сёлета на план будзе перакладзена 117 кіламетраў трасы. А ўвогуле, каля 70–80 працэнтаў цеплавых сетак патрабуюць замяны, таму работы нам хопіць.

Цяпер мы набываем дзве бурыйныя ўстаноўкі і ствараем прадпрыемства, якое будзе займацца бурэннем і абслугоўваннем свідравін. Толькі ў Мінскім раёне 300 з іх патрабуюць рамонтна, а па ўсёй вобласці — каля тысячы.

Запазычанасці — вялізныя...

За мінулы год усе прадпрыемствы галіны спрацавалі без страт. Цяпер камунальная гаспадарка Мінскага вобласці распрацоўвае новыя накірункі, шукае, дзе ёна магла зарабляць сродкі. Вядома, што добры прыбытак прыносіць правядзенне рамонтных і будаўнічых работ. Для развіцця гэтага накірунку атрыманне адпаведных ліцэнзій і дазволы, абласная ЖКГ пачала самастойна праводзіць навучанне персаналу. Аднак спыненне развіцця цяжка вырашальнай праблема — запазычанасць па аплаце за паслугі. Яна вылічваецца дзесяткамі мільярд даў рублёў.

— Гэта праблема агульная, і не толькі для камунальнай гаспадаркі. Запазычанасць насельніцтва і арганізацый знікне толькі пры сумеснай рабоце нашых абласноў, органаў сацыяльнай абароны, аховы парадку. Праца пойдзе, калі будзем дзейнічаць разам. Напрыклад, палю-

ва грамадзян, якія маюць запазычанасць па паслугах, як аказалася, працуюць, атрымліваюць заробатную плату. Калі мы пачынаем выкарыстоўваць апошняю меру — высыланне з кватэр — грамадзяне прад'яўляюць дакументы з іншых ведамстваў, па якіх яны ўсё роўна маюць права застацца жыць у памішканнях, за якія не плаціць. Што датычыцца запазычанасці на прадпрыемствах — лічыць там велізарны. Значыць, працуюць мы з даўжнікамі недастаткова эфектыўна.

А ўвогуле вельмі часта бывае, што не мы пакутуем з-за надбайнасці (як хочацца думаць) камунальных службаў, а наадварот — яна вымушана вырашаць праблемы, якія створаны «дзякуючы» нашай з вамі дзейнасці. Сумны прыклад — Залінейны раён у Барысаве. Дамы ў гэтай мясцовасці залівае вадоў з ракі або пасля вялікіх лязняў.

— Ёсць дзяржаўная праграма, выдаткаваны грошы для будаўніцтва абводных каналаў, ужо сёння аб'ём работ, якія там праводзяцца, вельмі насытаны, — каментуе Аляксандр Жураўскі.

Аднак гэта не значыць, што абводныя каналы ў Залінейным раёне і навакольнай мясцовасці з'явіліся толькі сёння. Яны былі створаны значна раней, калі там выдзяляліся участкі пад будаўніцтва. Аднак менавіта з-за актыўнасці мясцовых жыхароў каналы былі перакрыты — на гэтых месцах людзі пачалі ўзводзіць шматлікіх лязняў і іншых гаспадарскіх аб'ектаў, шляхі для грунтовых водаў сталі нагадваць сховішчы старых, непатрэбных рэчаў. Сістэма каналаў была знішчана будаўніцтвам.

Камунальная служба будзе працаваць на вынік і прыносіць карысць толькі тады, калі і мы з вамі пачнем разумець, што яна — не абавязковы выратавальнік ад вялікіх і маленькіх бытавых аварый. Хоць, вядома ж, робіць усё, што ад яе залежыць.

Дзмітрый АЛЬФЕР.

ЗАСНАВАЛЬНІКІ:

САВЕТ РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ, ПАЛАТА ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ, УСТАНОВА «РЭДАКЦЫЯ ГАЗЕТЫ «ЗВЯЗДА»

ГРАМАДСКІ

Крытычна на Зоры

Выпуск № 18 (74)

ЗДAROУЕ ў ПАРАДКУ — СТАНОВІСЯ НА ЗАРАДКУ!

Такі дэвіз работнікаў Палаца культуры «Фестывальны», што ў Савецкім раёне Гомеля. Яны выраслі рабы вытворчым гіннасцю, якая ў мінулым стагоддзі была абавязковым аtryбутом у многіх працоўных калектывах, школах і г.д. Каментуючы гэты факт, начальнік аддзела ідэалагічнай работы адміністрацыі Савецкага раёна Аляксандр Таран сказаў, што мясцовая ўлада мае намер правесці пэўную работу ў іншых калектывах, каб там былі падтрыманы пачын работнікаў палаца.

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

АКТЫЎНАЯ ПАЗІЦЫЯ ЖАНЧЫН — СУПРАЦЬ РАКУ МАЛОЧНЫХ ЗАЛОЗАЎ

Дыягназ «рак малочнай залозы» бацца пачуць ад доктара, напэўна, кожная жанчына. Між іншым, менавіта «страўна палітыка» жанчын, якія падсведомо імкнучы адклісаць свой візіт да ўрача, становіцца прычынай таго, што спецыялісты маюць справу ўжо з запущанай стадыяй хваробы.

Медыцынская статыстыка апошніх гадоў сведчыць аб няхлільным інтэнсіўным росце захваральнасці ад смяротнасці ад раку малочнай залозы ва ўсіх развітых краінах свету. У Беларусі за апошнія 10 гадоў захваральнасць на рак малочнай залозы ўзрастае да 45,7 да 64 выпадкаў на 100 тысяч жанчын. Сёння на рак малочнай залозы хвароюць нават дзяццатрыцісячагодныя жанчын, хоць часцей за ўсё рак выяўляецца ва ўроставай групе ад 40 да 65 гадоў. Спецыялісты-мамалогі тлумачаць такое інтэнсіўнае наступленне раку на жаночае здароўе дрэннай экалагічнай абстаноўкай, запішнім спажываннем жывёльных тлушчаў, высокакаларыйнай ежы і хранічным стрэсам, які перажываюць большасць сучасных жанчын. Дарэчы, жыцц пад пастаянным страхам, але пазбягаць працоў, — ад гэтага і сапраўды можна захавацца на рак.

Акрамя таго расплачваюцца сучасныя жанчыны і за сваё нежаданне нараджаць дзяцей, шматлікія абарты, а таксама за познія першыя роды. Так, паводле меркавання спецыялістаў, першыя роды павінны быць у жанчын да 30-гадовага ўзросту, а апошнія —

не пазней чым у 40 гадоў, што тлумачыцца неспрыяльнымі гарманальнымі змяненнямі пры позняй першай цяжарнасці. У спадчыну, як сцвярджаюць спецыялісты, рак перадаецца, кучэй, перадаецца ад агўльнай колькасці зваротаў, а ў астатніх 95 выпадках спецыялісты маюць справу з дабраякаснымі муцэлямі, рознымі формамі мастапаты і іншымі захворваннямі, для ліквідацыі якіх не патрабуецца хірургічнага ўмяшання.

Самым надзейным сродкам свечасовай дыягностыкі ўсіх захворванняў малочнай залозы, у тым ліку і раку, з'яўляецца штомесячнае самаабследаванне і штогадовае ўрачэны агляд. Кожная жанчына павінна рэгулярна, адзін раз у месяц, праз 5—10 дзён пасля заканчэння менструацыі праводзіць самаабследаванне. А жанчыны, у якіх няма менструацыі, павінны абследаваць малочныя залозы ў першы тыдзень кожнага месяца.

Пачынаючы агляд, трэба расправіць да пояса і стаць перад люстэркам, апусціўшы рукі ўніз, а затым узняць іх над галавой. Пры аглядзе паварочвайцеся ў розныя бакі. Звяртайце ўвагу на форму, колер, памер, сіметрыю малочных залозаў. Павелічэнне адной з залозаў за кароткі перыяд, з'яўленне бугарка, ямка, пачырванення на скуры, ацёчнасці ў выглядзе «гукавай скуры», «лімоннай коркі», уцягванне саска, яго адхіленне ўлева-ўправа, уверх ці ўніз, крывяністыя жаўтавата-зеленаватыя ці белыя выдзяленні з саска, выдзяленне і кровацячэнне з саска; павелічэнне ў падпахай вобласці лімфатычных вузлоў.

цэнтаў павялічаве рызыка займець падобныя праблемы ва ўнучкі. Вельмі небяспечная для малочных залозаў фізічная траўма, цесная біяліна, якая парушае кровазварот, а таксама моднае апошнім часам загаранне топлес, у тым ліку і ў сярці.

«Каварства» раку малочнай залозы, папярэджаюць урачы, заключаецца ў тым, што ён, як праўда, доўгі час не праўляецца болям. Здаровыя клеткі могуць пераўтварыцца ў ракавыя на працягу 40 гадоў, а да памеру ў 1 сантыметр пухліна можа расці ад 8 да 10 гадоў. Але перадупхіліныя захворванні і пухліны на ранніх стадыях цалкам здольныя выявіць і сама жанчына. Дарэчы, рак устаўляецца толькі ў 5—7 працэнтаў ад агўльнай колькасці зваротаў, а ў астатніх 95 выпадках спецыялісты маюць справу з дабраякаснымі муцэлямі, рознымі формамі мастапаты і іншымі захворваннямі, для ліквідацыі якіх не патрабуецца хірургічнага ўмяшання.

Самым надзейным сродкам свечасовай дыягностыкі ўсіх захворванняў малочнай залозы, у тым ліку і раку, з'яўляецца штомесячнае самаабследаванне і штогадовае ўрачэны агляд. Кожная жанчына павінна рэгулярна, адзін раз у месяц, праз 5—10 дзён пасля заканчэння менструацыі праводзіць самаабследаванне.

Пачынаючы агляд, трэба расправіць да пояса і стаць перад люстэркам, апусціўшы рукі ўніз, а затым узняць іх над галавой. Пры аглядзе паварочвайцеся ў розныя бакі. Звяртайце ўвагу на форму, колер, памер, сіметрыю малочных залозаў. Павелічэнне адной з залозаў за кароткі перыяд, з'яўленне бугарка, ямка, пачырванення на скуры, ацёчнасці ў выглядзе «гукавай скуры», «лімоннай коркі», уцягванне саска, яго адхіленне ўлева-ўправа, уверх ці ўніз, крывяністыя жаўтавата-зеленаватыя ці белыя выдзяленні з саска, выдзяленне і кровацячэнне з саска; павелічэнне ў падпахай вобласці лімфатычных вузлоў.

цэнтаў павялічаве рызыка займець падобныя праблемы ва ўнучкі. Вельмі небяспечная для малочных залозаў фізічная траўма, цесная біяліна, якая парушае кровазварот, а таксама моднае апошнім часам загаранне топлес, у тым ліку і ў сярці.

«Каварства» раку малочнай залозы, папярэджаюць урачы, заключаецца ў тым, што ён, як праўда, доўгі час не праўляецца болям. Здаровыя клеткі могуць пераўтварыцца ў ракавыя на працягу 40 гадоў, а да памеру ў 1 сантыметр пухліна можа расці ад 8 да 10 гадоў. Але перадупхіліныя захворванні і пухліны на ранніх стадыях цалкам здольныя выявіць і сама жанчына. Дарэчы, рак устаўляецца толькі ў 5—7 працэнтаў ад агўльнай колькасці зваротаў, а ў астатніх 95 выпадках спецыялісты маюць справу з дабраякаснымі муцэлямі, рознымі формамі мастапаты і іншымі захворваннямі, для ліквідацыі якіх не патрабуецца хірургічнага ўмяшання.

пальпацыя (абмашванне) малочных залозаў. Яго праводзіць спачатку стаячы, а затым ляжачы на спіне. Правай далонню плавам абмацываюць левую малочную залозу — ці няма ў ёй зацвярдзенняў у выглядзе «гарошыны», «вішні», «слівы», «ляпешкі» і г.д. Затым абследаюць падпахай ўпадзін, каб пераканацца ў тым, што не павялічаны вазы лімфавузлы. Тым ж дзеньні праводзіць і з правай малочнай залозай, але яе абследаюць левай рукой.

У ляжачым становішчы, калі абследаюць правае малочнае залоза, правая рука кладзецца за галаву, а левая праводзіць пальпацыю (расслабленымі пальцамі, не таропкімі мяккімі націсканнямі, павінна рэгулярна, адзін раз у месяц, праз 5—10 дзён пасля заканчэння менструацыі праводзіць самаабследаванне. А жанчыны, у якіх няма менструацыі, павінны абследаваць малочныя залозы ў першы тыдзень кожнага месяца.

Пачынаючы агляд, трэба расправіць да пояса і стаць перад люстэркам, апусціўшы рукі ўніз, а затым узняць іх над галавой. Пры аглядзе паварочвайцеся ў розныя бакі. Звяртайце ўвагу на форму, колер, памер, сіметрыю малочных залозаў. Павелічэнне адной з залозаў за кароткі перыяд, з'яўленне бугарка, ямка, пачырванення на скуры, ацёчнасці ў выглядзе «гукавай скуры», «лімоннай коркі», уцягванне саска, яго адхіленне ўлева-ўправа, уверх ці ўніз, крывяністыя жаўтавата-зеленаватыя ці белыя выдзяленні з саска, выдзяленне і кровацячэнне з саска; павелічэнне ў падпахай вобласці лімфатычных вузлоў.

цэнтаў павялічаве рызыка займець падобныя праблемы ва ўнучкі. Вельмі небяспечная для малочных залозаў фізічная траўма, цесная біяліна, якая парушае кровазварот, а таксама моднае апошнім часам загаранне топлес, у тым ліку і ў сярці.

«Каварства» раку малочнай залозы, папярэджаюць урачы, заключаецца ў тым, што ён, як праўда, доўгі час не праўляецца болям. Здаровыя клеткі могуць пераўтварыцца ў ракавыя на працягу 40 гадоў, а да памеру ў 1 сантыметр пухліна можа расці ад 8 да 10 гадоў. Але перадупхіліныя захворванні і пухліны на ранніх стадыях цалкам здольныя выявіць і сама жанчына. Дарэчы, рак устаўляецца толькі ў 5—7 працэнтаў ад агўльнай колькасці зваротаў, а ў астатніх 95 выпадках спецыялісты маюць справу з дабраякаснымі муцэлямі, рознымі формамі мастапаты і іншымі захворваннямі, для ліквідацыі якіх не патрабуецца хірургічнага ўмяшання.

пальпацыя (абмашванне) малочных залозаў. Яго праводзіць спачатку стаячы, а затым ляжачы на спіне. Правай далонню плавам абмацываюць левую малочную залозу — ці няма ў ёй зацвярдзенняў у выглядзе «гарошыны», «вішні», «слівы», «ляпешкі» і г.д. Затым абследаюць падпахай ўпадзін, каб пераканацца ў тым, што не павялічаны вазы лімфавузлы. Тым ж дзеньні праводзіць і з правай малочнай залозай, але яе абследаюць левай рукой.

У ляжачым становішчы, калі абследаюць правае малочнае залоза, правая рука кладзецца за галаву, а левая праводзіць пальпацыю (расслабленымі пальцамі, не таропкімі мяккімі націсканнямі, павінна рэгулярна, адзін раз у месяц, праз 5—10 дзён пасля заканчэння менструацыі праводзіць самаабследаванне. А жанчыны, у якіх няма менструацыі, павінны абследаваць малочныя залозы ў першы тыдзень кожнага месяца.

Пачынаючы агляд, трэба расправіць да пояса і стаць перад люстэркам, апусціўшы рукі ўніз, а затым узняць іх над галавой. Пры аглядзе паварочвайцеся ў розныя бакі. Звяртайце ўвагу на форму, колер, памер, сіметрыю малочных залозаў. Павелічэнне адной з залозаў за кароткі перыяд, з'яўленне бугарка, ямка, пачырванення на скуры, ацёчнасці ў выглядзе «гукавай скуры», «лімоннай коркі», уцягванне саска, яго адхіленне ўлева-ўправа, уверх ці ўніз, крывяністыя жаўтавата-зеленаватыя ці белыя выдзяленні з саска, выдзяленне і кровацячэнне з саска; павелічэнне ў падпахай вобласці лімфатычных вузлоў.

пальпацыя (абмашванне) малочных залозаў. Яго праводзіць спачатку стаячы, а затым ляжачы на спіне. Правай далонню плавам абмацываюць левую малочную залозу — ці няма ў ёй зацвярдзенняў у выглядзе «гарошыны», «вішні», «слівы», «ляпешкі» і г.д. Затым абследаюць падпахай ўпадзін, каб пераканацца ў тым, што не павялічаны вазы лімфавузлы. Тым ж дзеньні праводзіць і з правай малочнай залозай, але яе абследаюць левай рукой.

У ляжачым становішчы, калі абследаюць правае малочнае залоза, правая рука кладзецца за галаву, а левая праводзіць пальпацыю (расслабленымі пальцамі, не таропкімі мяккімі націсканнямі, павінна рэгулярна, адзін раз у месяц, праз 5—10 дзён пасля заканчэння менструацыі праводзіць самаабследаванне. А жанчыны, у якіх няма менструацыі, павінны абследаваць малочныя залозы ў першы тыдзень кожнага месяца.

Пачынаючы агляд, трэба расправіць да пояса і стаць перад люстэркам, апусціўшы рукі ўніз, а затым узняць іх над галавой. Пры аглядзе паварочвайцеся ў розныя бакі. Звяртайце ўвагу на форму, колер, памер, сіметрыю малочных залозаў. Павелічэнне адной з залозаў за кароткі перыяд, з'яўленне бугарка, ямка, пачырванення на скуры, ацёчнасці ў выглядзе «гукавай скуры», «лімоннай коркі», уцягванне саска, яго адхіленне ўлева-ўправа, уверх ці ўніз, крывяністыя жаўтавата-зеленаватыя ці белыя выдзяленні з саска, выдзяленне і кровацячэнне з саска; павелічэнне ў падпахай вобласці лімфатычных вузлоў.

цэнтаў павялічаве рызыка займець падобныя праблемы ва ўнучкі. Вельмі небяспечная для малочных залозаў фізічная траўма, цесная біяліна, якая парушае кровазварот, а таксама моднае апошнім часам загаранне топлес, у тым ліку і ў сярці.


«Каварства» раку малочнай залозы, папярэджаюць урачы, заключаецца ў тым, што ён, як праўда, доўгі час не праўляецца болям. Здаровыя клеткі могуць пераўтварыцца ў ракавыя на працягу 40 гадоў, а да памеру ў 1 сантыметр пухліна можа расці ад 8 да 10 гадоў. Але перадупхіліныя захворванні і пухліны на ранніх стадыях цалкам здольныя выявіць і сама жанчына. Дарэчы, рак устаўляецца толькі ў 5—7 працэнтаў ад агўльнай колькасці зваротаў, а ў астатніх 95 выпадках спецыялісты маюць справу з дабраякаснымі муцэлямі, рознымі формамі мастапаты і іншымі захворваннямі, для ліквідацыі якіх не патрабуецца хірургічнага ўмяшання.

пальпацыя (абмашванне) малочных залозаў. Яго праводзіць спачатку стаячы, а затым ляжачы на спіне. Правай далонню плавам абмацываюць левую малочную залозу — ці няма ў ёй зацвярдзенняў у выглядзе «гарошыны», «вішні», «слівы», «ляпешкі» і г.д. Затым абследаюць падпахай ўпадзін, каб пераканацца ў тым, што не павялічаны вазы лімфавузлы. Тым ж дзеньні праводзіць і з правай малочнай залозай, але яе абследаюць левай рукой.

У ляжачым становішчы, калі абследаюць правае малочнае залоза, правая рука кладзецца за галаву, а левая праводзіць пальпацыю (расслабленымі пальцамі, не таропкімі мяккімі націсканнямі, павінна рэгулярна, адзін раз у месяц, праз 5—10 дзён пасля заканчэння менструацыі праводзіць самаабследаванне. А жанчыны, у якіх няма менструацыі, павінны абследаваць малочныя залозы ў першы тыдзень кожнага месяца.

Пачынаючы агляд, трэба расправіць да пояса і стаць перад люстэркам, апусціўшы рукі ўніз, а затым узняць іх над галавой. Пры аглядзе паварочвайцеся ў розныя бакі. Звяртайце ўвагу на форму, колер, памер, сіметрыю малочных залозаў. Павелічэнне адной з залозаў за кароткі перыяд, з'яўленне бугарка, ямка, пачырванення на скуры, ацёчнасці ў выглядзе «гукавай скуры», «лімоннай коркі», уцягванне саска, яго адхіленне ўлева-ўправа, уверх ці ўніз, крывяністыя жаўтавата-зеленаватыя ці белыя выдзяленні з саска, выдзяленне і кровацячэнне з саска; павелічэнне ў падпахай вобласці лімфатычных вузлоў.

Веласезон у Гродне адкрыўся акцыяй гараджан-веласіпедыстаў — удзельнікаў руху «Крытычная маса», якая прайшла 28 сакавіка. Як паведаміў старэйшы інспектар міжрэённага аддзела ДАІ УУС Гродзенскага аблвыканкама Павел Корабав, супрацоўнікі ДАІ суправаджалі веласіпедыстаў падчас усёго іх веларабату па горадзе. «Разам з удзельнікамі акцыі мы хацелі б прыцягнуць увагу вадзіцеляў аўтамашынаў да неабходнасці павялічвання стаўкі на веласіпедыстаў — паўнапраўных удзельнікаў дарожнага руху», — сказаў ён. Узязь удзел у веларабату змог кожны, у каго ёсць веласіпед. Рух «Крытычная маса» ўзнік у 1992 г. у Сан-Францыска. Крытычная маса — гэта арганізаванае супадзенне масы веласіпедыстаў, якія збіраюцца разам і едуць па горадзе. У руху няма афіцыйных спонсараў і арганізатараў, няма палітычнай праграмы. Галоўная ідэя — прапаганда велатранспарту, здаровага ладу жыцця, а таксама дружэлюбных адносін да веласіпедыстаў як паўнапраўных удзельнікаў дарожнага руху.



Фота Івоніцы ШУМІЛОВА, БЕЛТА.

НА АЗДАРАЎЛЕННЕ — У ХЕРСОНСКУЮ ВОБЛАСЦЬ

адпраўцыя ў летні час некалькі дзесяткаў школьнікаў Гомельшчыны, і больша частка з іх будзе з тэк званых чарнобыльскіх раёнаў. Менавіта аб гэтым дамовіліся прадставіцні ўпраўлення адукацыі Гомельшчыны і Херсонскай асацыяцыі ўстаноў аздараўлення. Беларускіх дзяцей гатовы прыняць украінскі санаторый.

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

ЛЕЧЫЦЬ ДАБРЫНЯ

Многім з нас знаёма, што такое боль, недамаганне, дзень і ноч зніжваючы кашаль, тэмпература, якая не спадае тыднямі. Знаёма і тое, як часам няпроста бывае трапіць да патрэбнага ўрача, знаёма і тая нервознасць, якой абавязкова суправаджаецца паход у любую паліклініку або бальніцу...

Слова за слова — і паміж намі завязалася задзурнае гутарка. Даведчы калі дзверы кабінета заглядчыцы 2-га аддзялення пульманалогіі Мары Іванавуны Журовіч некалькі вельмі складанай, калі не скажаць неамагчыма. А ўсё таму, што Ганна Александрэўна аб сабе гаворыць вельмі неахотна, а вось аб іншым — з задавальненнем. Напрыклад, яна з асаблівай павагай гаварыла пра Галоўнага ўрача бальніцы Віктара Мікалаевіча Гурко і яго намесніка па лячэбнай рабоце Лілію Уладзіміраву Прасмыскую, а таксама пра сваю калегу ўрача Наталію Вітольдэўну Шэрэль.

Прызнаючы, што зноў быў прыёмна здзіўлены, калі Ганна Александрэўна з непадробленай увагай стала гаварыць аб рабоце старэйшай медсястры Наталіі Урбан, медсясцёр Алы Пагоаскай, Святланы Савіцкай, Галіны Сняк, Таццяны Фурманавай, Волгі Малашук, санітарка Святланы Варабей і Святланы Шапле. Не былі забыты і сёстры-сяпадзіны Святлана Юркевіч і Вялічэна Ігнатэвіч. І мае ад усёй душы захацелася сказаць гэтым шудоўным людзям — дзякуй! Дзякуй ад імя ўсіх хворых, ад імя тых, хто іх намагаецца і прафесіяналізмам быў вернуты да нармальнага жыцця. У рэшце рэшт, мы заўсёды павінны памятаць, што дзесці побач ёсць неамагчымыя людзі, гатовыя дапамагчы нават у самых здавальнаемых б, бязвыхадных сітуацыях. Па больш бы такіх людзей — чараўніцкую ў бэльх халатах!

Канстанцін РАМАНОЎСКІ. НА ЗДЫМКУ: М.І. ЖУРОВІЧ (лева, сядзіць) і Г.А. РЭТРОУСКАЯ.



Фота Геняры ЖЫНКОВА, БЕЛТА.

У ФУТБОЛЬНАГА КЛУБА «ГОМЕЛЬ» — СВОЙ ГІМН

У канцы мінулага сезона кіраўніцтва футбольнага клуба «Гомель» выйшла з прапановай да сваіх бальшышчыкаў прапаноўваць варыянт тэксту для стварэння гімна. І яны пачалі паступаць, адбыўся конкурс, які вывёў своеасаблівага пераможцу тэксту, які ў большай ступені падыходзіў пад гімн. Пасля гэтага настаяла чарга музыкантаў сказаць сваё слова. Першая рабочая версія гімна была апрабавана на ўшэраўнанні каманды ў снежні мінулага года ў сувязі з заваяваннем ёй «серабра» на чэмпіянаце краіны, дзе былі выслуханы пажаданні і футбалістаў, і аматараў спорту, і грамадскіх. Канчатковая версія гімна, які я адзначаюць многія бальшышчыкі, запісаны ў лепшых традыцыях гімнаў англійскіх фанатаў, была прадставлена і ўхвалена на сустрэцы футбольнай каманды «Гомель» і аматараў гэтай гульні. Застанца толькі назваць тых, хто актыўна працаваў над ім. Гэта бальшышчык Андрэй Правілаў, прэс-сакратар Гомельскага аблвыканкама Яўген Пабалавец, студыя гуказапісу, музыканты гурта «Бан-Жвірба».

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.



Самейны псіхолог БРЫДКАЕ КАЧАННЯ

«Гадавалі, нічога не шкадавалі, а яно не паспела нават школу скончыць, а ўжо грубіць, не слухаецца... Яшчэ малако на губах не высыхала, а ўжо бацькі — не аўтарытэт... Я цяжка здагадацца, пра каго пойдзе гаворка — пра дзіця, якое крхну падрасло і спрабуе паводзіць сябе як дарослае, незалежнае. Такі падлетак.

Як заўсёды, надта хутка, нечакана, у адно імгненне, а галоўнае — без нашага дазволу, прырода прадкытвала свае правылі. Адкуль узуся гэты дзіўны малады чалавек з незнаёмым, насцярожаным поглядам? Яшчэ ўчора быў такі ласкавы, без маі — нікуды, а сёння не дапытывае, дзе быў.

З цяжкасцю даводзіцца развівацца бацькам са зручнай, маленькай, бездапаможнай птушчакі, якая ва ўсім залежыць ад нашых раішэнняў і жаданню. Любае дзіця стала нязграбным, насцярожаным «брыдкім качаннем». Пачалі праўляцца неўладчыны раней рэакцыі, характар аказваўся недружалюбным, нават варажым. Змянілася знешнасць, часта не ў лепшы бок, з'явіліся вугры...

— Маленкі былі такі прыгожы, — здзіўляюцца бацькі. — Цяпер і без таго няялкіе кантактаваць, а з-за вугроў злеўца пастаянна...

Бацькі, для якіх падлеткавы перыяд іх дзіцей штосці новае, аказваюцца ў цяжкай сітуацыі. Часта неадэкватны, нечаканы паводзіны сына альбо дачкі не толькі здзіўляюць, але, на жаль, правакуюць на негатыўныя рэакцыі. Нездарма падлеткавым ўзросту належыць ільвіная доля ўсіх канфліктаў бацькоў і дзяцей. Гэты «праўдзівы ўзрост» займае першае месца ў спалорніцтвах за права насцявацца шчаслівымі бацькамі. Менавіта ў гэты перыяд станаюцца бачнымі ўсе недахопы і перавагі ў выхаванні за папярэднія 12—15 гадоў. Некаторыя бацькі не зачочуць убачыць праўду, прызначаюць сваіх памылак. Пакараннем ім будзе недавер іх дзіцяці, страх ад усведамлення неабходнасці насільна навязваць сваю думку і волю. Але ўсё роўна «птушан» спрабуе вылецець з гнязда. Калі пробныя няўпэўненыя палёты не будуць падтрыманы, то на шляху яго чакаюць цяжкія выпрабаванні, у якіх ён будзе часта праігравваць. Не прыдзе дадому і не скажа пра свае памылкі — будзе бяжыць зняёмага і дзядзька асуджэння, і глыбіня недаверу паміж дзіцём-падлеткам і бацькамі, магчыма, стане непераладзёнай. Страх невядомасці, трывога за нячымлівае дзіця пераважае жыццё такой сям'і ў суцэльна кашмар. Натуральная патраба ў бацькоўскай любові бясплітна адмятаецца жаданнем існавання і набывае характар свабоды і набывае неадэкватнасць. Хтосьці гатовы адпусціць «птушан» ў палёт, хтосьці спрабуе абраць яго крылы. Калі дзіця неслі непаспешную ношу ў сям'і ўзвасваючага звання паміж бацькамі, адзінага любімага чалавека, «апошняй радасці», то без бою яму не вырацца. Неўсвядомлена скажоныя ролявыя прыраўтэты ў некаторых сям'ях проста не даюць магчымасці падлетку пайнацэзна рэвалюцыя. «Я жыў з тваім бацькам толькі з-за цябе!», «У мяне, акрамя цябе, нікога няма», «Мы так доўга цябе чакалі» — усё гэтыя словы сведчаць аб непаспешнай ношы, узваленай на кволян дзіцячыя плечы. Дзіцяці яшчэ толькі трэба знайсці сябе ў гэтым свеце, а яму ўжо адведзена роля абаронцы сям'і, яе апоры і надзеі. У гэтай сітуацыі дзіця становіцца закланікам хронічнага сямейнага канфлікту. Хрыст такіх адносін вядомы.

У норме падлеткавы перыяд прыносіць не больш праблем, чым любы іншы ўзрост. І калі ў сям'і нешта не так, то «праўдзівы ўзрост» на гэта ўжэ і тым самым падкажа, як далей жыць. Спрабаваць «прытарымаць» сталенне дзіцяці нельга. Штучная тэрымка псіхалогічнага развіцця можа прывесці да цяжкіх наступстваў. Прыроду, якая ўзбунтавалася, спыніць немагчыма. Яна патрабуе ад чалавека руху наперад — вучыцца жыць, любіць і цяпляць, паміляцца і перамагчы. Пачаткам гэтага самастойнага шляху з'яўляецца падлеткавы ўзрост. Цяжкае выпрабаванне для юнай душы. Няўпэўненныя спробы першага сексуальнага вопыту, наступствы якога яшчэ доўга трываюць душу ўжо дарослага чалавека. Дамінуючае жаданне — незалежнасць. Мудрыя бацькі, якія любяць не сябе ў дзіцяці, а само дзіця, прымуць гэты бунт душы і плочі. Зразумеем жаданне дзіцяці быць дарослым, самастойным, ацэняць вартасці, паміляюцца аб недахопах, падтрымаюць у памылках, дапамогуць дабіцца поспеху. Такія бацькі не забароняць насіць адзенне, якое вярнула дзіця, слухаць музыку, якая яму падабаецца, сярбаваць з тымі, з кім яно хоча. Незаўважна, з павагай да яго выбару, яны накіруюць свайго падлетка, знойдуць кампраміс.

Давяраіце свайму дзіцяці, бо гэта вы выбавілі яго і пастараліся даць самае лепшае. Толькі ў гэтым выпадку вы набудзеце новага сябра — чалавека, які стаіць, і ў недалёкай будучыні убачыць плёт судноўнага лебедзя.

Дзіцячыя інфекцыі

ЗДAROУЕ на талерцы

РЫС зварыць да гатоўнасці, працерці, змяшаць з варанай працёртай бульбай і морквай, развесці кіпячым малаком, запрапіць жаўтком і маслам. Да супу падаюцца грэнкі з белага хлеба.

СУП-ПЮРЭ НА РЫСАВЫМ АДВАРЫ Бульба — 100 г, морква — 75 г, рыс — 30 г, масла — 20 г, малако — 1 шк., вада — 1,5 шк., яйка (жаўток).

Рыс зварыць да гатоўнасці, працерці, змяшаць з варанай працёртай бульбай і морквай, развесці кіпячым малаком, запрапіць жаўтком і маслам. Да супу падаюцца грэнкі з белага хлеба.

ЯЧМЕНЬ І КРУПЫ з яго шырока прымяняюцца ў народнай медыцыне. Ячменны адвар валодае змякчальнай, абваляскальнай, спазмалітычнай, процізапаленчай і агўльнамацавальнай уласцівасцямі. Ячмень выкарыстоўваецца пры лячэнні дыябету, захворванняў нырака, жоўцевага пухра, паносаў. У ячных крупах шмат клетчаткі, таму яны карысны для людзей, якія схільны да паўнаты і хочучь «схінуць» лішнія кілаграмы.

Полное наименование:
Совместное открытое акционерное общество «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум — наша косметика»
 Адрес: 220007, город Минск, ул. Володыко, б. т/ф. 220-22-33
Полное ф.и.о. руководителя: Скуратович Ирина Викторовна
Полное ф.и.о. гл. бухгалтера: Акимова Ольга Николаевна
Единица измерения: млн. руб.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2008 года

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Освоенные средства	110	14 483	19 406
Нематериальные активы	120	20	10
Доходные вложения в материальные ценности	130	—	—
Вложения во внеоборотные активы	140	5 954	400
В том числе: незавершенное строительство	141	—	—
Прочие внеоборотные активы	150	—	—
ИТОГО по разделу I	190	20 457	19 816
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы и затраты	210	9 217	11 475
В том числе:			
сырье, материалы и другие активы	211	3 843	4 765
затраты на выраженные и в процессе незавершенное производство и полуфабрикаты	213	161	187
расходы на реализацию	214	—	—
готовая продукция и товары для реализации	215	2 526	3 473
товары отгруженные	216	2 659	2 895
выполненные этапы по незавершенным работам	217	—	—
расходы будущих периодов	218	28	155
прочие запасы и затраты	219	—	—
Налоги по приобретенным активам	220	1 827	1 221
Дебиторская задолженность	230	1 037	1 568
В том числе:			
покупателей и заказчиков поставщиков и подрядчиков	231	380	654
разных дебиторов	232	3	4
разных дебиторов	233	2	8
расчета дебиторская задолженность	234	350	475
Прочая с учредителями	240	—	—
В том числе:			
по вкладам в уставный фонд	241	—	—
Прочие	242	—	—
Денежные средства	250	597	534
В том числе:			
денежные средства на депозитных счетах	251	—	—
Финансовые вложения	260	—	—
Прочие оборотные активы	270	3	4
ИТОГО по разделу II	290	12 881	14 802
БАЛАНС	300	33 138	34 618
ПАССИВ			
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный фонд	410	4 057	11 879
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей)	411	—	—
Резервный фонд	420	748	748
В том числе:			
резервы, созданные в соответствии с законодательством	421	748	748
резервы, созданные в соответствии с учредительными документами	422	—	—
Добавочный фонд	430	6 711	5 943
Прибыль (убыток) отчетного периода	440	—	—
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	450	3 330	—
Целевое финансирование	460	—	1 200
Доходы будущих периодов	470	—	—
ИТОГО по разделу III	490	14 846	19 770
IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	9 349	8 400
Краткосрочные кредиты и займы	520	900	1 552
Кредиторская задолженность	530	8 043	4 896
В том числе:			
перед поставщиками и подрядчиками	531	4 285	4 424
перед покупателями и заказчиками	532	3 316	44
по оплате труда	533	134	133
по расчетам с персоналом	534	—	—
по налогам и сборам	535	265	252
по социальному страхованию и обеспечению	536	39	41
разных кредиторов	537	4	2
прочая кредиторская задолженность	538	—	—
Задолженность перед учредителями	540	—	—
В том числе:			
по выплатам доходов, дивидендов	541	—	—
прочая	542	—	—
Резервы предстоящих расходов	550	—	—
Прочие виды обязательств	560	—	—
ИТОГО по разделу IV	590	18 292	14 848
БАЛАНС	600	33 138	34 618

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг	010	26 967	25 533
Налоги, включаемые в выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг	011	2 971	3 205
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) (010-020)	020	23 996	22 328
Из строки 010 сумма государственной помощи на покрытие разницы в ценах и тарифах	021	—	—
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг	030	18 862	16 713
Управленческие расходы	040	—	—
Расходы на реализацию	050	1 415	993
Прибыль (убыток) от реализации (020-030-040-050)	060	3 719	4 622
II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
Операционные доходы	070	13 791	11 929
Налоги и сборы, включаемые в операционные доходы	071	105	210
Операционные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых в операционные доходы)	080	13 686	11 719
В том числе:			
От сдачи активов в аренду, лизинг, временное пользование	081	—	—
От выбытия основных средств и нематериальных активов	082	458	1 093
Прочие операционные доходы	083	13 228	10 626
Операционные расходы	090	13 750	11 543
В том числе:			
От сдачи активов в аренду, лизинг, временное пользование	091	—	—
От выбытия основных средств и нематериальных активов	092	457	789
Прочие операционные расходы	093	13 293	10 754
Прибыль (убыток) от совместной деятельности	100	—	—
Доходы (потери) от участия в уставных фондах других организаций	110	—	—
Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов (080-090-100-110)	120	-64	176
III. ВНЕОБЪЕМНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
Внеоперационные доходы	130	121	109
Налоги и сборы, включаемые во внеоперационные доходы	131	2	16
Внеоперационные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых во внеоперационные доходы)	140	119	93
В том числе:			
От списания кредиторской задолженности	141	—	—
Курсовые и суммовые разницы	142	114	66
Безвозмездно полученные активы (включая денежные средства и суммы государственной помощи)	143	—	27
Прочие внеоперационные доходы	144	5	27
Внеоперационные расходы	150	302	388
В том числе:			
От списания дебиторской задолженности	151	—	—
Курсовые и суммовые разницы	152	66	85
Безвозмездно переданные активы (включая денежные средства)	153	—	—
Прочие внеоперационные расходы	154	236	303
Прибыль (убыток) от внеоперационных доходов и расходов (140-150)	160	-183	-295
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (060+120+160)	200	3 472	4 503
Налоги и сборы, производимые на прибыль	210	1 136	1 432
Прочие расходы и платежи из прибыли	220	—	38
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (200-210-220)	240	2 336	3 033
Справочно (из строки 240)			
Сумма льготы по налогу на прибыль			

Данные отчетности подтверждены (наименование и номер лицензии в филиале контролирующего органа, проводившего проверку) ЗАО «АУДИТ-ЭКСПЕРТ» Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 022000416561 от 12.01.2004

Кол-во акционеров во всех [363] В том числе: Юридических лиц 2 Физических лиц 361

Наименование показателя	Единица измерения	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде	Миллионов рублей	нет	нет
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги)	Рублей	нет	нет
Обеспеченность акции имуществом Общества	Тысяч рублей	58	73
Количество простых акций, находящихся в балансе Общества	Штук	нет	нет
Информация о задолженности			
Процентная дебиторская задолженность	Миллионов рублей	61	513
Процентная кредиторская задолженность	Миллионов рублей	566	1233
Среднестатистическая численность работающих (человек)		289	

Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг

производство парфюмерно-косметической продукции

УНП 100092830

«БЕЛАРУСКАЯ АРГАНІЗАВАНАЯ ВУЖЫНАСЦЬ — РАЗРОЗНЕНАЯ І ДЭМАРАЛІЗАВАНАЯ»

(Заканчэне. Пачатак на 1-й стар.)
 Што датычыцца спартсменаў, то апошнім часам падобных спецыялізаваных злучных груп няма. У такіх людзей з'явілася магчымасць законным чынам зарабляць неаблыга грошы і пасля завяршэння спартыўнай кар'еры. Хоць людзі, якія калісьці займаліся спортам, у прыватнасці боксам, барацьбой ці іншымі адзінаборствам, часам далучаюцца да крымінальных злучак. Тое ж самае можна сказаць і аб прадстаўніках сілавых структур. Тое ж самае многія злучныя «аўтарытэты» актыўна вербавалі ў сваю світу колішніх «сілавікоў». Дзя бандытаў было не толькі прэстыжнае, было ў якасці вадзіцеля альбо цэлавоўніка Уначарыняга спецназаўці ці проста афіцэра. Крымінальнікі імкнуліся выкарыстаць іх ішча і як кансультаўтантаў, а таксама разлічвалі на сувязі ў сілавых структурах. Падобная вярбоўка былых праваахоўнікаў, дарэчы, практыкуеца літаральна ва ўсім свеце. Беларусь — не выключэнне. Зразумела, што сапраўдны афіцэр ніколі не пойдзе служыць у арганізацыю, якой кіруе чалавек з сумніўнай рэпутацыяй.

— **Наколькі распаўсюджаны ў нашай краіне гэтак званы «аб'чынныя крыўныя папуянныя зладзейскія скарбонкі і ці заўсёды гэтыя грошы выкарыстоўваюцца на «падаграў зонаў» — дапамогу асобам, якія знаходзяцца за кратамі?**

— На сёння «абшчачоўкае рух», як і самой «агульнай зладзейскай касы» ў маштабах краіны няма. Магчыма, у некаторых груповак ёсць свая «бюджэт». Але, калі мець на ўвазе «зладзейскія традыцыі» адлічваючы грошы ў агульную скарбонку, каб потым дапамагаць сваім сябрам, якія знаходзяцца ў няволі, то падобная ўзаемавырўка цяперашнім бандытам не ўласціва. Як праўда, яны выкарыстоўваюць гэтую «абшчачоўку ішо» ў сваіх асабістых мэтах: збіраюць грошы нібыта на «падаграў зонаў», а насамрэч трацяць іх на свае патрэбы, напрыклад, купляючы шыкоўныя аўтамабілі і прадметы раскошы.

— **Ці ёсць на тэрыторыі нашай краіны этнічныя крымінальныя групы і, калі ёсць, то якая з іх самая магутная?**

— Злучэннасць, у тым ліку і арганізаваная, якой няма, не мае нацыянальнасці. Хоць часам, напрыклад, вымагаюць і «кукуцуюца» па нацыянальнай прымеце. Істотнага ўплыву на крымінагенную сітуацыю ў маштабах краіны яны не аказваюць. Увогуле, такія групы звычайна імкнучыся ўзяць пад свой кантроль прадстаўнікоў сваіх дыяспар. У мі-

— **Раскажыце, калі не сакрэт, больш падрабязна пра іерархію айчынай крымінальнай супольнасці. Колькі ў нашай краіне гэтак званых «зладзей у законе»?**

— На тэрыторыі Беларусі на сёння няма ніводнага «зладзей у законе». Праўда, некаторыя з гэтых «каранаваных асобаў» з беларускімі каранямі, якія жывуць за межамі нашай краіны, спрабуюць аказваць уплыў на айчынную крымінальную супольнасць. Напрыклад, колішні жыхар Бабруйска Уладзімір Бірукоў, па мянушцы Біра, хоць і з'яўляецца грамадзянінам Расіі і апошнім часам жыве там, імкнучыся адрадыць «зладзейскі рух» у Беларусі. Таксама безвынікова спрабавалі ўзяць пад кантроль крымінальныя структуры яшчэ двух нашых суйчыннікаў, «зладзеі ў законе» па мянушках Цімоха і Галей. Апошні, дарэчы, знаходзіцца ў вышху.

— **Вакантныя крымінальныя пасады звычайна доўга не пустуюць. Ці былі спробы карананці ў Беларусі новых «зладзей у законе»?**

— У перыяд з 1999 па 2003 год сапраўды такія спробы былі. Але мы правалі аднаводную працу і прэтэнды самі адмовіліся ад «зладзейскіх карон». Некаторыя з іх цяпер знаходзяцца ў месцах пазбаўлення волі.

— **У нашай размове цяжка абсыці тэмю загадкавага знікнення, напэўна, самага вядомага мянушцы Шчэніцкі. Прайшоўжо ў 11 годў з таго часу. Што, на вашу думку, усё ж здарылася з гэтым «каралём крымінальнага свету»?**

— Дакладнай інфармацыі ў нас няма. Кутчай за ўсё, ён стаў ахвярай гэтак званых крымінальных разбарак. Па нашых звестках, памянёна-

Паводле слоў загадкавага сектара маніторынгаў і кадастру жылёўнага свету дзяржаўнага навукова-вытворчага аб'яднання «Навукова-праектны цэнтр Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па біярэсурсах» (калішні Інстытут заалогі. — Рэд.) Руслана Навіцкага, згаданая чытачкая сітуацыя з'яўляецца немагчыма, практычна — наўрад ці.

— Дакладны адрас вядомы? Шкада, — тлумачыў Руслан Віктаравіч, адкрываючы на камп'ютары карту Петрыкава. — Па прыкметах гаворка, кутчай за ўсё, ідзе пра паўночную частку горада. Я тут быў, ведаю гэтыя мясціны. Па-першае, тут знаходзіцца адкрыты меліярацыйны масіў, якім карыстаюцца. Апошняя акалічэннасць указвае, што гэта не самае лепшае месца для пражывання вужоў. З поўначы ж знаходзіцца сухія санякі. Асноўная ежа вужоў — жабы, якія водзяцца на забалочаных участках. Зноў несупадзенне.

Як расказаў далей спецыяліст, гаворка, верагодна, ідзе пра адну асобіну вужа, які з'яўляецца раз у тры-чатыры дні. Дакладна вызначыць памер змяі кожны раз, асабліва састарэламу чалавеку, складана. «Такія выпадкі бываюць, з апошніх — з'яўленне вужоў у дамах у Светлагорскім раёне, нават на ўскраіне Гомеля». Калі ўсе шчыльны былі закладзены, можна меркаваць, што вуж трапіў у жылта да гэтага (або недзе ўсё ж засталася адтуліны). Цяпер змяя імкнучыся пакінуць будынак, выбараца бліжэй да сонейка (у змей якраз перыяд спарвання), але па вышэйказанай прычыне (выхад з ज्याма) зрабіць гэта не можа. Дарэчы, таму вужа найчасцей і бачыць побач з печу або каналізацыйнай трубай, бо змяя такім чынам прагрэецца. Чым больш, тым большая і актыўнасць яе. А без харчавання змеі могуць абыходзіцца доўга.

— Някая небяспечна для чалавека вуж не ўяўляе, — гаворыць Руслан Навіцкі. — Галоўнае, пераканана, што гэта менавіта ён (па жоўтых плямах ззяду галавы). Хоць пры небяспечны ён робіць выпад — як і гадзюка, але рот не адкрывае і, па вялікім рахунку, добра нават укусыць чалавека не можа. У вужа свае тактыка. Пры небяспечнасці ён пераарываецца ўверх пухам, аказваюцца ва ўласных фекаліях (смурод бывае моцны) і высувае язык, ды так, што за яго вужа ледзьве не падняць можа. Калі ж і такія спробы аказваюцца марнымі, змяя імкнучыся заўсёды ўцячы. Таму самы лепшы спосаб — звярнуцца ў органы МНС па месцы жыхарства, каб спецыялісты проста адлавілі вужа і выпусцілі на прыроду. Гэта праца для іх звычайна, у выратавальніку маюцца спецыяльныя прыстасаванні.

На жаль, мы не змаглі звярнуцца ў райаддзел па надзвычайных сітуацыях, паколькі адсутнічаў дакладны адрас маёй звычайнай (дзіўна, што яны самі не здагадаліся так зрабіць — пасля столькіх павадамаленняў у сродках масавай інфармацыі на падобную тэму). Няхай гэта зробіць сама дачка.

Ад Родакцыі. Мы ў каторы раз пераканана просім чытачоў не дасылаць аніянінныя лісты. Выключэнні, калі мы ўсё ж даём адказы на такія вараоты, не могуць быць баскончымі. Па-першае, часам такая сітуацыя істотна ускладняе пошук адказу ці ўвогуле робіць нашы спробы дапамагчы практычна бессончымі ці, як мінімум, спозненымі (сённяшні ліст — лепшае таму павадзжэнне). Па-другое, гэта ўвогуле супярэчыць нормам заканадаўства.

ная асоба мела пэўныя канфлікты з іншымі злучнымі групамі.к.

— **А як часта ўзнікаюць падобныя канфліктныя сітуацыі апошнім часам?**

— Крываея крымінальнае разборкі за сферы ўплыву адышлі ў нябыт. Зусім верагодна, што ўнутры бандыцкіх суполак і ўзнікаюць пэўныя канфлікты, бо гэтыя людзі жывуць па воўных законах. Праўда, не так даўно ў офісе адной сталічнай фірмы адбыўся выбух. Паводле адстолькі неспрыяльнай клімат для крыміналу, што многія беларускія «аўтарытэты» і нават «зладзеі ў законе» ўцяклі за мяжу.

— **У якія сферы спрабуюць укласці грошы прадстаўнікі айчынай крымінальнай супольнасці?**

— Злучыцца, нават былых, заўсёды вабач найбольш прыбытковыя сферы эканомікі. Людзі, якія нажылі капіталы злучным шляхам, як правіла імкнучыся і легалізаваць праз будаўнічыя фірмы і ігорныя бізнесы. Але самі яны звычайна не свеццяцца». Дзейнічаюць праз падстаўнічых асобаў. Некаторыя прадстаўнікі беларускага крыміналітэту займаюцца бізнэсам на тэрыторыі Расіі, бо ведаюць, што ў нашай краіне мы рана ці позна да іх дайбромся і прымысім вярнуць нарабаванае.

— **А расійскі крыміналітэ «інвестуе» грошы ў беларускую эканоміку?**

— Паводле нашай інфармацыі, такія спробы былі. Некаторыя расійскія мелі намер адмыць злучныя капіталы ў Беларусі, уклаўшы «брудныя грошы» ў будаўнічы бізнес, але безвынікова. У дадзены момант па гэтых фактах узбуджана некалькі крымінальных спраў.


— **Раней беларускія бандыты нажываліся за кошт вымагання грошай у бізнэсменнаў, крымінальнага аўтабізнэсу, кантролю над прастытуцыяй. Што складае эканамічную аснову цяперашняй арганізаванай злучнасці?**

— У кожным рэгіёне, дзе яшчэ засталася падобныя групы, злучныя маюць сваю спецыфіку. Адно займаюцца крадзяжком аўтамабіляў, іншыя — рабаваннем кватэр і дамоў. Не так даўно мы выявілі адну такую транснацыянальную групу, якая рабавала катэдры на тэрыторыі 4 абласцей Беларусі і мела трывалыя сувязі з замежнымі «калегамі». Яшчэ адна тэндэнцыя апошніх гадоў: арганізаваная злучнасць імкнучыся

— **Апроч чалавечых фактараў, ці ёсць нейкія аб'ектыўныя, эканамічныя прычыны для ўзнікнення арганізаваных злучных груп у тым ці іншым рэгіёне Беларусі? Напрыклад, той факт, працягу дзесцяці і больш гадоў?**

— Я не буду адмаўляцца, што ў гэтым ёсць і нашы недапрацоўкі. Хоць дзеля справядлівасці трэба адзначыць, што супрацоўнікі па барацьбе з арганізаванай злучнасцю ўвесь гэты час не сядзелі склячышы рукі, змагаліся за памянненні бандытаў: былі арыштаваны некаторыя ўдзельнікі злучных арганізацый. Аднак доўгі час нам не ўдавалася дабрацца да кіраўнікоў, бо ім аказвалі дапамогу некаторыя прадаржыя супрацоўнікі праваахоўных органаў. І ўсё ж, у рэшце рэшт, мы вывелі на чыстую ваду лідараў злучных фарміраванняў. Прычым праца ў гэтым накірунку працягваецца. У Расіі арыштаваны і чакае экстрадыцыі ў Беларусь яшчэ адзін злучны «аўтарытэты» з Гомельшчыны па мянушцы Салдат.

Шаўковы шлях



КАШГАР

«Калі не бачыў вялікую кітайскую сцяну, значыць не быў у Кітаі». Пра горад Кашгар кажуць падобна: хто ў ім не быў, не ведае Сіньцзяна. Менавіта з яго, галоўнага горада на старажытным шаўковым шляху, мне хочацца расказаць свае фотазамалёўкі пра Кітай, населеныя пункты і традыцыі Сіньцзяна-Уйгурскага аўтаномнага раёна. З Кашгара пачыналася вандруўка групы фатографістаў з розных краін свету, сярэд якіх дзевяццаць і мне. Дваццацідзённую паездку праз горы і пустыню арганізавалі Саюз кітайскіх фатографістаў разам з міністэрствам прапаганды кітайскага ўрада. Хоць сталіца Сіньцзяна паўтарамільённы горад Урумчы, турысты ў першую чаргу імкнуцца ў горад базару і мінаратаў. У Кашгары лепей чым дзе захаваўся традыцыйны кітайскі мусульман. І з першых хвілін я сапраўды быў у палоне іншага жыцця, непадобнага на наша, дагэтуль мне невядомага і шмат у чым незразумелага. Але каб патрыць у жытую казку, спачатку давалося ляцець самалётам з маскоўскага Шарамецэва да Пекіна, потым чатыры гадзіны «Боінгам» да Урумчы і, нарэшце, яшчэ дзве гадзіны да Кашгара, які называюць гранатавым горадам. А далей перасоўным сродкам быў невялікі аўтобус, які дапамагаву штодня пераадоўвае 200–300 кіламетраў.

Мы літаральна ахнулі, разглядаючы з даху сучаснага вышыннага будынка сярэднявечную частку горада Кашгара — шэрую ад часу, спякоты і пысанага ветру з пустыні. Не, гэта была не бутфорыя і не дэкарацыя, як падавалася з вышыні, а звычайны горад з гліняных пабудоваў, вуліцамі і скрыжаваннямі, сельнікмі якога з'яўляюцца кароннымі уйгуры. На тых вуліцах, вымашчаных кафлямі, віравала жыццё, сюжэты якога я мог бачыць хіба ў кіно. Старажытны горад Кашгар, узрост якога не меней за 2500 гадоў, уразіў найперш мноствам вялікай і дапытлівай дзятвы, якая лёгка ператварала старажытны міфалогію ў сучаснасць — у большасці падлеткаў у руках я бачыў мабільныя. Юныя асобы жаночага полу, з закрытымі да вачэй тварамі лёгка маневралі на супермодных скутарах паміж прахожымі і павозкамі, запрэжанымі ослікамі. Тут сапраўды можна захаляць ад убачанага і ад магчымасці такога здзіўлення. Здавалася, усяму тут ёсць сваё месца. Твары, фарбы, галасы, пахі — усё змяшалася ў абліччы горада, але нічога не згубілася, не пабяжыла, не знікла. У маленькіх дварыках пакуць лялішкі і робяць плоў па старых традыцыях, працуюць чаканшчыкі і іграюць зурны, як і шмат стагоддзю таму. Тысячагадова мусульманскі побыт вонкава мала чым змяніўся сёння.

Кашгар як быў першым горадам на вялікай шаўковай дарозе, такім і застаецца, прынамсі, у сьведомасці яго жыхароў. І недарэмна старажытнае: «усё лепшае ў Сіньцзяне — з Кашгара» бытуе і па-сёння. Самыя лепшыя і прыгожыя гранаты прадаюцца на кашгарскіх базарах, самыя моцныя дынастыі майстроў — адсюль. І нават адна з самых вялікіх мячэйшчэ Сярэдняй Азіі — Ід Ках, знаходзіцца ў Кашгары. На пятніцу маліту збіраецца да 10 тысяч чалавек, і старая прылеглая плошча ператвараецца ў Меку. У Кашгары я ўпершыню убачыў, што гандлем на базарах займаюць толькі мужчыны, а на ўпарадкаванні горада, напрыклад дворнікмі ў нашым разуменні, заняты толькі жанчыны. І яшчэ я не убачыў у Кашгары ніводнага засмучанага твару. Няўжо там наступіла сучасная гармонія жыцця?!

Анатоль КЛЯШЧУК.
Фота аўтара.



СЕННЯ

Месяц
Апошняя квадра
Месяц у сузор'і Вадалея.

Імяніны
Пр. Аляксандры, Клаўдзіі, Матроны, Праскоі, Ульяны, К. Мальвіны, Марыі, Уладзіслава, Францішка.

Надвор'е на заўтра

ВІЦЕБСК 74мм рт.ст. +4...+6°C +10...+12°C	МІНСК 74мм рт.ст. +5...+7°C +10...+12°C	МАГІЛЁў 74мм рт.ст. +5...+7°C +11...+13°C
ГРОДНА 74мм рт.ст. +5...+7°C +9...+11°C	Брэст 74мм рт.ст. +4...+6°C +9...+11°C	ГОМЕЛЬ 74мм рт.ст. +5...+7°C +9...+11°C


Геамагнітная ўзрушэнні

23 02	02 05
20 08	17 11
14 11	14 11

Абзначэнні:
— няма прыкметных геамагнітных узрушэнняў
— невялікія геамагнітныя узрушэнні
— слабая геамагнітная бура

...у суседзяў

ВАРШАВА +11...+13°C	КІЕў +10...+12°C	РЫГА +10...+12°C
ВІЛЬНЮС +11...+13°C	МАСКВА +9...+11°C	С.-ПЕЦЯРБУРГ +6...+8°C



2 красавіка

Дзве даты

1991 год — з абмену 50- і 100-рублёвых грошавых купюр пачалася «паўлаўская» грошавая рэформа ў СССР. Цянь у краіне за некалькі дзён адначасова выраслі ў 2—10 разоў.

1794 год — па распараджэнні французскага Канвента створана першая ў свеце «авіякампанія», якая складалася з некалькіх паветраных шароў.

Цытата дня:

«Парадуйся разам з праціўнікам — і яго поспех стане тваім поспехам; пазайздросць свайму праціўніку — і яго поспех стане тваёй няўдачай».

Міхаіл Мамчык, расійскі фінансіст.

ПРАВЕЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ

СКАНВОРД (29 сакавіка)

Па гарызанталі: Арастат. Гавот. Гора. Крэп. Яшма. Кок. Азот. Ягня. Луб. Рымар. Лексіка. Дан. Уран. Кант. Баск. Натоп. Луара. Развод. Вепр. Ракета. Кара. Эта. Статак. Брас. Балкон. Лато. Верталёт. Самалёт.

Па вертыкалі: Дыржаблёв. Алей. Коска. Суп. Карэ. Ліда. Трубка. Шлука. Нара. Арго. Банка. Быльб. Арка. Токар. Кат. Ровар. Асот. Эрг. Нос. Тып. Прас. Пяро. Указка. Камера. Ват. Андора. Прайскуртант. Дакумент.

ДОКТАР АДКАЖА

На тэлефоннай «гарачай» лініі Міністэрства аховы здароўя (222 70 80) дзержаць:

2 красавіка — галоўны ўрач 2-й цэнтральнай раённай паліклінікі г. Мінска Уладзімір КУРЫШКА.

3 красавіка — галоўны ўрач 1-й сталічнай гарадской клінічнай бальніцы Мікалай СЕРДЗЮЧЭНКА.

4 красавіка — галоўны ўрач 8-й сталічнай гарадской паліклінікі Валянціна САВІЛАВА.

СКАНВОРД

Склаў Андрэй МІХАЙЛАЎ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

«Зялёныя чалавечкі» са стандартнымі загатоўкамі

Сёлетні красавік абячае стаць для беларусаў калі не самым цёплым, то самым вясёлым месяцам года — на працягу месяца пройдзе шэраг гумарыстычных канцэртаў. Першымі Мінск паспрабуюць расмашчыць удзельнікі Вышэйшай лігі КВЗ — каманда «Прыма» з горада Курска, якая запрашае мінчан і гасцей сталіцы на сустрэчу ў КЗ «Мінск» 2 красавіка. «Прыма» не без падстаў лічыцца заснавальнікам і распрацоўшчыкам новага накірунку КВЗ — выяўленага гумару. Акрамя малюваўных «загатоўкаў», зрэшты, Курск гэтакаса ўдала смяшчыць словам і справай — сізнкамі, дыялогамі і г.т.д. Нездарма ж каманда лічыцца адной з найбольш перспектыўных і папулярных. Ходзяць чуткі, што «Прыма» не далі чэмпіянства ў 2007 годзе толькі з-за таго, каб каманда засталася гуляць у цыперашнім сезоне. Спартсменам за тытул «Прыма» пачне сёлета з чэрцэфіналу, а пакуль што праходзіць гастрольны тур. «Зялёныя чалавечкі» сцярджаюць, што да выступлення ў Мінску падрыхтавалі некалькі адмысловых жартаў пра Беларусь. Паглядзім-паглядзім...

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

ШАХМАТЫ

Пад рэдакцыяй майстра спорту Уладзіміра СЫЧОВА

ПАЭТЭСЫ АД ШАХМАТ

Шахматыстаў, якія займаюцца кампазіцыяй, нярэдка так і называюць «паэтамі ад шахмат». А калі ёсць паэты, то ёсць і паэтэсы ад шахмат, але, на жаль, іх не так шмат, як хацелася б.

Самай вядомай была англічанка Эдзіт Бэрд (1859 — 1924 г.г.). Складзеныя ёю творы змешчаны ў двух тамах, на старонках якіх былі прылучаны нашым чытачам рашыць адзін з твораў Эдзіт Бэрд. У пазіцыі, адлюстраванай на дыяграме, белыя пачынаюць і аб'яўляюць чорнаму каралю мат за 3 ходы. (9+4).

ДЗЕ НАБЫЦЬ ШАХМАТНЫЯ ЧАСОПІСЫ?

Нашы чытачы нярэдка задаюць такое пытанне. Часопісы па шахматах «64-Шахматное обозрение», «Шахматная композиция», «Задачи и этюды», а таксама іншыя выданні ў нашых кіёсках не купіш — іх проста няма.

Але вам на дапамогу можа прыйсці Леанід Уладзіміравіч Шацко. Ваш заказ на часопісы, а таксама на іншую шахматную літаратуру накіроўвайце на адрас: 220116, г. Мінск, а/с 150, Шацко Л.В.

КУП «Мінскай абласной цэнтру ўчета нерухомасці»

прыводзіць адкрыты аўкцыён па продажы абрачанага ў даход гасударства гальванічнаскага цеха общ. пл. 712 кв.м, распаложанага ў д. Лошніца Борисовскага раёна. Начальная цена снижена на 20% — 209 850 402 бел. руб. Падрабное ізвешчэнне апублікавана ў газете «Звезда» ад 04.05.2007 г. Аўкцыён састоіць 22.04.2008 г. ў 15.00 па адрасу: г. Борисов, ул. Чапаева, 6, к. 215. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 21.04.2008 г. до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 326.

Контактные телефоны (8017) 2246134, (80177) 739327. Сайт в Интернете: www.rlt.by

КУП «Мінскай абласной цэнтру ўчета нерухомасці», УНП 690324015

КУП «Мінскай абласной цэнтру ўчета нерухомасці»

прыводзіць адкрыты аўкцыён па продажы абрачанага ў даход гасударства гаража № 153 общ. пл. 52,4 кв.м, распаложанага: г. Борисов, ул. 50 лет БССР. Начальная цена снижена на 20% и составляет 7 062 480 бел. руб. Падрабное ізвешчэнне апублікавана ў газете «Звезда» ад 16.11.2007 г. Аўкцыён састоіць 22.04.2008 г. ў 15.00 па адрасу: г. Борисов, ул. Чапаева, 6, к. 215. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 21.04.2008 г. до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 326.

Контактные телефоны (8017) 2246134, (80177) 739327. Сайт в Интернете: www.rlt.by

КУП «Мінскай абласной цэнтру ўчета нерухомасці», УНП 690324015

КУП «Мінскай абласной цэнтру ўчета нерухомасці»

прыводзіць адкрыты аўкцыён па продажы абрачанага ў даход гасударства аб'ектаў нерухомасці:

№ лота	Наименование объекта	Общ. пл., кв.м	Местонахождение	Начальная цена снижена на 5—10%, бел. руб.
1	склад-навес	1625,3	г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36	99 144 000
2	пристройка к прирельсовому складу хранения лаков и красок	221,2		40 257 000
3	навес деревянный для складирования ящиков	101,8		4 941 000
5	склад готовой продукции	149,4	Борисовский р-н, д. Лошница, ул. Рабочая, 1	25 270 000

Падрабное ізвешчэнне апублікавана ў газете «Звезда» ад 05.01.2008 г. Аўкцыён састоіць 22.04.2008 г. ў 15.00 па адрасу: г. Борисов, ул. Чапаева, 6, к. 215. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 21.04.2008 г. до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 326. Контактные телефоны (8017) 2246134, (80177) 739327. Сайт в Интернете: www.rlt.by

КУП «Мінскай абласной цэнтру ўчета нерухомасці», УНП 690324015